



13 КРАСАВІКА 2007 г. ПЯТНІЦА № 70 (25935) Кошт 400 рублёў ВYДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## У Беларусі летам будуць працаваць 1152 лагеры з кругласутачным знаходжаннем дзяцей

Аб гэтым паведамляе карэспандэнт БЕЛТА начальнік аддзела Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню насельніцтва Святлана Фурс.

Яна адзначыла, што плануецца арганізаваць работу 219 стаячых аздараўленчых лагераў. У перыяд летніх канікулаў змогуць адначыць і паправіць здароўе 445 тыс. беларускіх дзяцей. Датацыя на адну пачыўку ў аздараўленчы лагераў з кругласутачным знаходжаннем складае ў гэтым годзе Вр185 тыс., у аздараўленчы лагераў з дзённым знаходжаннем — Вр70 тыс., у профільных аздараўленчых лагераў з кругласутачным знаходжаннем тэрмінам на 9 дзён — Вр80 тыс. Гэтыя дадзеныя выдзяляюцца са сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання.

## Беларускія спецыялісты

гатовы ўдзельнічаць у рабоце

Сусветнай турысцкай арганізацыі

Беларускія спецыялісты гатовы ўдзельнічаць у рабоце Сусветнай турысцкай арганізацыі. Аб гэтым сказаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з генеральным сакратаром гэтай арганізацыі Франчэска Франкьялі.

Прэзідэнт адзначыў зацікаўленасць многіх дзяржаў, у тым ліку краін Персідскага заліва, адкрываць у Беларусі турыстычныя базы. «Мы будзем гэтаму садзейнічаць. І калі з вашага боку мы атрымаем любую дапамогу ў развіцці нашай краіны як турыстычнай дзяржавы, то таксама будзем за гэта ўдзячныя», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

У рэспубліцы каля 5 тыс. аб'ектаў, якія маюць гістарычную, культурную і архітэктурную значнасць. 4 помнікі, размешчаныя на тэрыторыі Беларусі, уключаны ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКО.

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Франчэску Франкьялі за садзейнічанне новаму члену Сусветнай турысцкай арганізацыі — Беларусі.

Франчэска Франкьялі ў сваю чаргу адзначыў, што могаў яго візіту з'яўляецца ў тым ліку і азнамленне з турыстычным патэнцыялам Беларусі. Генеральны сакратар СТА падкрэсліў неабходнасць падтрымкі пазіцыі Беларусі ў Сусветнай турысцкай арганізацыі.

БЕЛТА.

## Сочы — курорт беларускі

Добрая навіна для аматараў актыўнага адпачынку. Новы беларускі гарналыжны комплекс у пасёлку Чырвоная Паляна бліз Сочы, урачыстае адкрыццё якога адбылося ў сакавіку гэтага года, будзе прымаць турыстаў не толькі зімой, але і летам.

Як паведаміў начальнік дзяржаўнай установы «ЦэнтрКурорт» Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Беларусі Алег Міхайлаў, сёння распрацавана спецыяльная праграма адпачынку з улікам наяўнасці ў Сочы яшчэ аднаго беларускага аздараўленчага аб'екта — санаторыя «Беларусь». Такім чынам, 14-дзённый тур на гарналыжны комплекс у «цёплы» перыяд года будзе падзелены на дзве роўныя часткі. Адна з іх разлічана на наведванне санаторыя, а другая — на адпачынак у гарах.

Дарчы, новы комплекс у пасёлку Чырвоная Паляна ўяўляе сабой сучасную 4-зorkавую гасцініцу з усёй належнай інфраструктурай — адкрытым і закрытым басейнамі, лазняй, SPA-цэнтрам, спартыўнымі пляцоўкамі. Да таго ж пры жаданні тут жа ёсць магчымасць наладзіць рафтынг-і джыпінг-туры, а таксама конныя прагулкі па Каўказскаму біясфернаму запаведніку. Што да кошту павядзі, то, паводле слоў Алега Міхайлаў, у залежнасці ад умяшчэння ўлетку яна будзе вагацца ў межах 600—800 долараў. Прычым значная частка гэтай сумы «заплавана» на трохразовае харчаванне па прынцыпу «шведскага стала».

Адначасова, азначаў Алег Міхайлаў, ужо зараз вывучаецца пытанне аб пашырэнні комплексу ў Чырвонай Паляне — гаворка ідзе, у прыватнасці, аб будаўніцтве другога корпуса. Пры гэтым чакаецца, што база новага аб'екта пад Сочы будзе выкарыстоўвацца не толькі для адпачынку, але і для падрыхтоўкі нацыянальных зборных Беларусі па зімовых відах спорту.

Сяргей ГРЫБ.

## Беларускія будаўнічыя кампаніі

гатовы працаваць у Расіі

Беларусь прапанавала рэгіёнам Паўночна-Заходняй федэральнай акругі перайсці ад прамых паставак беларускай прадукцыі да стварэння на тэрыторыі Расіі беларускіх гандлёва-лагістычных цэнтраў.

Як адзначыў падчас рабочага візіту ў Санкт-Пецярбург прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на сустрэчы з пазнаёмым прадстаўніком прэзідэнта Расіі ў Паўночна-Заходняй федэральнай акрузе Ільёмі Клібанавым, «нам неабходна стварыць інфраструктуру ў сферы ўзаемагандлю». Прэм'ер-міністр таксама падкрэсліў, што ў Беларусі ўжо ёсць дамоўленасць аб стварэнні аналагічных цэнтраў у Маскве. Тут, у прыватнасці, за кошт беларускіх сродкаў будучы будаўчыя складкі памяшканняў, у якіх у асноўным будзе размяшчацца беларуская тэхніка.

Беларускі бок таксама прапанаваў пачаць рэалізацыю праекта па будаўніцтву ў малых гарадах акругі і ў вёсцы малапраяектных дамоў коштам \$30-40 тыс. «Беларусь гатова завезці сюды свае будаўнічыя матэрыялы, тэхналогіі для будаўніцтва гарадскога новага тыпу», — падкрэсліў Сяргей Сідорскі. Беларускі бок заявіў аб гатоўнасці будаваць у Расіі шматкватэрныя дамы.

## Спартсмен і трэнер за залаты медаль на Паралімпійскіх і Дэфлімпійскіх гульнях атрымаюць па \$30 000

Устаноўлены памеры прызой беларускім спартсменам, якія завоююць медальі на XIII летніх Паралімпійскіх гульнях 2008 года ў Пекіне, X зімовых Паралімпійскіх гульнях 2010 года ў Ванкуверы і XXI летніх Дэфлімпійскіх гульнях 2009 года ў Тайбэй. Адавадзены ўказ № 181 «Аб некаторых мерах па падрыхтоўцы беларускіх спартсменаў да Паралімпійскіх і Дэфлімпійскіх гульняў» Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў 11 красавіка. Так, за залаты медаль спартсмену будзе выплачана па \$30 000, за сярэбраны медаль памер прызы складае \$15 000, за бронзавы — \$10 000. Такі ж памер узнагарод прадугледжаны і для трэнераў, якія забяспечылі падрыхтоўку гэтых спартсменаў. Пры гэтым узнагароджаны трэнерам не будуць абкладацца падаходным падаткам.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## Уклады беларусаў павялічыліся на 466 млрд

За студзень—сакавік гэтага года ўклады насельніцтва ў беларускіх банках у пераліку на нацыянальную валюту павялічыліся амаль на 466 мільярд рублёў, або на 6 працэнтаў, паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў праўрэліні інфармацыі галоўнага банка краіны.

Банкі зараз захаваюць каля 8,3 трыльёна рублёў укладаў насельніцтва. На пачатак красавіка ўклады ў нацыянальнай валюце дасягнулі 5,4 трыльёна рублёў, а ў замежнай — больш за 1,3 мільярд долараў.

Ігар ГРЫШЫН.

## Гульня № 1

### ДАМІНУЮЦЬ АНГЛІЧАНЕ

У заключных чвэрцьфінальных матчах Лігі чэмпіёнаў англійскі «Ліверпуль» перамог на сваім стадыёне галандскі ПСВ — 1:0 (вынік сустрэчы ў гасцях 3:0), а італьянскі «Мілан» засмуціў нямецкую «Баварыю» ў Германіі — 2:0 (першая гульня — 2:2). Такім чынам, у паўфінале турніру прадстаўляць тры англійскія клубы і адзін італьянскі. Прэтэндэнты на ганаровы еўрапейскі клубны трофей стануць вядомыя пасля працэсавання ў паўфінале «Ліверпуля» — «Чэлсі» і «Манчэстара Юнайтэд» — «Мілана».

Ірына ПРЫМАК.

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ ЗАО «ВВ «АКВАБЕЛ» МИНСКИЙ РАЙОН ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

№ лота	Наименование объекта недвижимости	Общая площадь, м.кв.	Начальная цена с НДС, бел. руб.	Адрес объекта
1	Пилорама	328,3	357 166 667	Минский район, район д. Лесковка

Задаток в размере 10% от стоимости лота перечисляется на р/с № 3012204960010 в филиале ОАО «Белгипромбанк» МГД г. Минск, ул. Ольшевского, 24, код 963, УНН 600438617, ОКПО 28976346, ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район. Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 5 дней от даты подписания протокола о результатах аукциона. Аукцион состоится 20 апреля 2007 г. в 11.00 по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, Административное здание, отдел коммерческой недвижимости. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.04.2007 г. до 17.30 по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, Административное здание, отдел коммерческой недвижимости. Контактный телефон: (8-017) 237-93-93.

ISSN 1990-763X



Курсы валют		Курсы валют	
Курсы валют		Курсы валют	
1 доллар США	2 144,00	1 доллар США	2 144,00
1 евро	2 886,796	1 доллар США	2 144,00
1 австралийский доллар	4 390,43	1 доллар США	2 144,00
1 японский ит	436,13	1 доллар США	2 144,00
1 швейцарский франк	103,11	1 доллар США	2 144,00
1 польский злотый	753,25	1 доллар США	2 144,00
1 российский рубль	82,89	1 доллар США	2 144,00
1 украинская гривна	426,20	1 доллар США	2 144,00

## Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

# «НІ НА ЯКУЮ ЦАНУ НА ГАЗ І НАФТУ МЫ СВАЕ НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ І СУВЕРЭНІТЭТ НЕ АБМЯНЯЕМ»



Учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даў прэс-канферэнцыю кіраўнікам беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Магчыма, задаць свае пытанні неспэсрэдна першай асобе дзяржавы была прадастаўлена 29 прадстаўнікам вядучых друкавых выданняў і электронных СМІ краіны, у тым ліку і нездзяржаўных. Падчас плённага дыялогу, які доўжыўся больш за дзве гадзіны, Аляксандр Лукашэнка адказаў амаль на два дзесяці пытаньняў, што датычыліся ключавых момантаў унутранай і знешняй палітыкі, эканамічнага развіцця і сістэмы сацыяльнай абароны насельніцтва Беларусі.

«Наша грамадства выйшла на тую стадыю развіцця, калі стабільнасць ужо ніхто не злімае», — заявіў кіраўнік дзяржавы ў адказ на пытанне аб наступствах канфлікту з Расіяй.

Паводле слоў Прэзідэнта, беларуская кіраўніцтва ведала, што падобны ўдар па эканоміцы нашай краіны можа быць нанесены, таму ўсе моманты, пачынаючы ад сітуацыі на фінансавым рынку і завяршаючы забяспечэннем рэспубліканскай сельскай гаспадаркі, былі прылічаны.

«Па развіццю эканомікі ў першым квартале і ў апошнім мінулых гадоў мы прагназем, што бюджэт у гэтым годзе па даходах будзе перавышаны», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. «Улічваючы больш як двухразовае павелічэнне цэн на газ і сітуацыю з нафтай, гэта — перамога», — падкрэсліў ён.

Прэзідэнт тым чынам «не цешыць сябе ілюзіямі» і, такім парадкавым беларускай эканоміцы хуткі крах.

Гаворачы аб палітычных наступствах канфлікту для кіраўніцтва Беларусі, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што калі палітык «адчувае сябе дастаткова стабільна і камфортна».

«Я дастаткова трывала стаю на нагах і добра ведаю, куды павінна ісці краіна і якая павінна развівацца», — сказаў Прэзідэнт.

Прынамсі, асноўныя напрамкі развіцця дзяржавы адобраны беларускім народам і на рэфэрэндуме, і ў працэсе выбараў розных узроўняў. Да таго ж людзі бачаць, што адбываецца па перыметру нашых межаў і не хочуць таго разброду, што там існуе. Тама беларускі лідар не бачыць пагрозы стабільнасці ў грамадстве.

Закранаючы тэму адносін з суседнімі краінамі, Аляксандр Лукашэнка яшчэ раз падкрэсліў, што беларуская знешняя палітыка па-

раўнаму з'яўляецца шматвектарнай.

«Мы будзем развіваць з суседзямі добрыя, партнёрскія адносіны», — заявіў Прэзідэнт. — Іншкі і быць не можа, навошта нам быць нестабільнай, непрагназуемай дзяржавай і перспектыўным партнёрам для нашых бліжэйшых суседзяў, ды і для ўсіх дзяржаў? Мы выйграем толькі ад таго, калі будзем стабільнымі, прадказальнымі і добрымі партнёрамі».

Разам з тым Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што Беларусі не ўдалося раўнамерна развіваць сваю знешнеэканамічную дзейнасць.

«Нам не ўдалося наладзіць з Захадам такія адносіны, якія ў нас складаліся і складваюцца цяпер з Расіяй, Украінай і іншымі суседзямі», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Паводле слоў Прэзідэнта, на пэўна, у гэтым ёсць нейкая частка і нашай віны. «Але галоўная віна не тут, не ў Мінску», — пераканана беларускі лідар.

Кіраўнік Беларусі абверг заявы асобных палітычных сіл аб тым, што актыўны дыялог з Захадам наша дзяржава пачала пасля энергетычнага канфлікту з Расіяй. Паводле яго слоў, «яшчэ да гэтага канфлікту мы пастаянна сігналізавалі Захад, і Захад адказаў нам — мы хочам устанавіць нармальныя адносіны».

Так, тавараабарот Беларусі з краінамі Еўрасаюза даволі вялікі, нават большы, чым з Расійскай Федэрацыяй.

Аднак, як заявіў Аляксандр Лукашэнка, «мы не пацярпілі ніякіх панукванняў з боку ЕС».

Паводле слоў Прэзідэнта, «мы гатовы з Захадам размаўляць, дагаворвацца, ісці на ўступкі і кампрамісы», аднак дыялог будзе магчымы «роўна настолькі, наколькі Захад нас будзе разумець і сам гатовы прытрымлівацца такой пазіцыі».

Не абыйшлі ўвагай удзельнікі прэс-канферэнцыі і тэму размяшчэння амерыканскай ПРА ў Еўропе. Як заявіў Аляксандр Лукашэнка, Беларусь будзе ўдзельнічаць

у падрыхтоўцы сіметрычнага адказу на размяшчэнне амерыканцамі элементарна сістэмы проціракетнай абароны на тэрыторыі Польшчы і Чэхіі.

Працэсы стварэння Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі больш залежаць ад суб'ектыўных фактараў, у прыватнасці, ад пазіцыі кіраўніцтва Расіі, лічыць беларускі лідар. Паводле яго слоў, расійскае палітычнае эліта разгледзела «беларускую карту» падчас палітычных кампаній, калі ёй гэта было выгледна. Аднак пасля перыяду паступальнага руху наастану, пачалося тармажэнне ў інтэграцыйных працэсах. Прычым не па нашай віне. Беларусі падкілі падліваць завядама непрамысловыя прапановы, якія ў тым ліку выдчуе да страты часткі суверэннага. На думку Аляксандра Лукашэнка, такія захавы сведчаць аб тым, што Расія не хоча гэтымлізавана ісці на абліжэнне.

«Ні я, ні наша краіна марыяне-тачымі ніколі не былі і не будзем, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — ...Мы хочам сумленных, празрыстых і прэстыжных адносін».

Дыялог з Расіяй Беларусі будзе вёсці з пазіцыі захавання статус-кво: Беларусь — суверэнная і незалежная дзяржава. «Ні на якую цану на газ і нафту мы свае незалежнасць і суверэнна т не абмяняем», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар канстатаваў, што працэс саюзнага будаўніцтва ў чарговы раз замарожаны. «Але тыя награвушчаны, якія сёння створаны, вырашаюцца на працягу аднаго тыдня, калі на гэта ёсць воля кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі», — пераканана Аляксандр Лукашэнка.

Увогуле беларускі лідар упэўнены — Саюзу быць.

«Мы пабудзем саюз з Расіяй. Не мы, дык тыя, хто прыдзе за нам. Але тое, што зроблена цяпер, бунда запатрабавана заўсёды».

Нельга забываць і на тое, што бакі дасягнулі ў будаўніцтве Саюзнай дзяржавы, у тым ліку ў плане аховы здароўя, адкацы, перамяшчэння людзей.

Напрыклад выбараў прэзідэнта Расіі тамтэйшых СМІ усё часцей узгадваюць імя кіраўніка Беларусі. З чым гэта звязана? Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў гэтым дасужыць думкамі: прэтэндаваць на пасадку прэзідэнта РФ не ўзрабаецца.

«Я не бачу свайго лёсу ў тым кантэксце, які гэта гавораць у расійскіх СМІ і іх палітыкі», — сказаў Прэзідэнт.

Кіраваць краінай, а тым больш такой, як Расія, — нялёгка праца. «Я не цешу сябе нікімі ілюзіямі, і я не ўпываю ўладай, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Я не

чар, я — араты на сваёй пасадзе».

Эн таксама падкрэсліў, што адзіны яго інтарэс у Расіі як у беларускага палітыка ў тым, каб беларускі народ паважалі ў гэтай краіне.

Прэзідэнт пацвердзіў, што і сёлетра традыцыйна наведвае раёны Беларусі, якія пацярпелі ад катастрофы на ЧАЭС. Рабочая паездка адбудзецца напрыкладні 26 красавіка нягледзячы на шматлікія міжнародныя сустрэчы кіраўніка дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка асабіста праверыць як выконваюцца дадзеныя ім даручэнні.

Адказваючы на пытанне аб прапановах апазіцыі па сумесных з уладай дзеяннях у пераададленні наступстваў катастрофы на ЧАЭС, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён ніколі не адмаўляўся ні ад якой дапамогі ў гэтым пытанні, адкуль бы яна ні зыходзіла. Аднак, на думку Прэзідэнта, «сумесных» — гэта значыць разам ехаць у пацярпелыя раёны з канкрэтнымі справамі, а не «таптаць мінскі асфальт на Чарнобыльскім шляху». Таксама было б нядрэнна, каб так званая апазіцыя накіравала на пераададленне наступстваў чарнобыльскай катастрофы хоць бы частку сродкаў, якія ёй выдзяляе Захад на «развіццё дэмакратыі ў Беларусі».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўжо не першы раз чую аб пэўнай закрытасці беларускіх чыноўнікаў для размовы з журналістамі. Гэты факт выклікаў абурэнне з боку Прэзідэнта.

«Ніякай закрытасці быць не павінна!» — заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле яго слоў, міністры на працягу года «павінны чатыры, пяць, шэсць разоў сустрэцца з журналістамі і расказаць аб сваіх дасягненнях». Уладзе больш могуць нашкодзіць не журналісты, няшкі і нездзяржаўных СМІ, а такія вось забароны.

Выказваючы сваю пазіцыю адносна неабходнасці ўзвядзення на тэрыторыі краіны атамнай электрастанцыі, беларускі лідар падкрэсліў: «Мы ажуржаны гэтымі станцыямі, лепш адна была б на нашай тэрыторыі». Паводле яго слоў, асабліва дынаміку тэндэнцыі ўзвядзення атамных электраблёкаў набыла ў Еўропе пасля энергетычнага крызісу з Расіяй.

«Увесь свет ідзе гэтым шляхам, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Таму ў Беларусі будзе ўсё, яе ўсім свеце, толькі спакойна і цывілізавана».

У той жа час наша краіна пабудуе АЭС на выгледных для сябе ўмовах. На дыктат асобных краін, а тым больш кампаній, якія вучаюцца не толькі эканамічна, але і палітычна ўмовы, Беларусь не паддасца.

Сяргей ПРТАС.

## РОЗГАЛАС

### НА РАДАЎНІЦУ — БЕЗ ТРАНСПАРТНЫХ ПЫБЛЕМ

Як паведамілі журналісты «Звязды» ў камунальным вытворчым прадпрыемстве «Мінсктранс», на Радаўніцку колькасць аўтобусаў, якія будуць дастаўляць мінчан на могілкі ў Калодзішчах, Міханавічах і на Паўночныя, будзе істотна павялічана. Найбольшая колькасць рухомага саставу зарэзервавана на 17 красавіка (да 90 адзінак на кожным з маршрутаў). На 15 і 16 красавіка таксама «браніруюцца» дадатковыя аўтобусы, але крыху ў меншай колькасці — папярэдзі ў аддзеле арганізацыі гарадскіх перавозак КУП «Мінсктранс». Увогуле ж сітуацыя з транспартным забяспечэннем на Радаўніцку будзе пастанана адсочвацца і, з улікам пасажырапатоку, у яе могуць уносіцца тыя ці іншыя карэктывы...

Надзея НІКАЛАЕВА.

### ПАДАРЫЎ ЦАРКВЕ ЗВОН

Напярэдадні Вялікадня Свята-Пятра-Паўлаўскаму храму горада Бярозаў зрабіў падарунак жыхар вёскі Бронная Гара Канстанцін Палко.

Гэты чалавек захаваў сямейную рэліквію, што засталася яму ад бацькі, на падшку сваёй хаты роўна паўвеку. Але вырашыў, што зноў час перабрацца з гарышча на званіцу. Спецыяльна, якія агледзілі рэч старадаўняй работы, прыйшлі да выносы, што звон захаваў вельмі браважліва. На яго корпусе не заўважана ніводнага пашкоджання.

Яна СВЕТАВА.

### З «ЧАРНОБЫЛЬСКІМІ» ЗДЫМКАМІ — У ФРАНЦЫЮ

12 красавіка ў Клермон-Феране, горадзе-пабраціме Гомеля, фотакарэспандэнт БЕЛТА па Гомельскай вобласці Сяргей Халадзілін адкрывае выстаўку 80 сваіх работ, прысвечаных чарнобыльскай тэме. Гэтыя здымкі ён рабіў як непасрэдна на ЧАЭС і ў 30-кіламетровай зоне, так і ва ўсіх раёнах вобласці, дзе асеў нябяспечны попель «мірнага» атама.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

### БРАКАНЬЕРЫ ПАПАЛІСЯ НА УЛАСНУЮ «ПАСТКУ»

Супрацоўнікі Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце затрымалі на вадасховішчы Крылова паблізу вёскі Вішнёўка Мінскага раёна браканьера з рыбалаўняй сеткай.

46-гадовы рабочы аднаго са сталічных прадпрыемстваў разам з невядомым, паводле даных аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Міннаблвыканкама, падагдалі час, калі рыба не растуецца, і ў забаронены месцы расставілі на яе «пасткі». Прычым дзейнічалі «рыбалавы», якім падавалася, краіне асцарожна — пад покрывам ночы: затрымалі іх каля 23 гадзін. З месца здарэння канфіскавана 360 метраў рыбалаўняй сеткі, а таксама 15 судакі, 75 ланчух, адзін ахуч і 2 шупцакі. Паводле папярэдніх ацэнак, браканьеры здабылі рыбы на агульную суму каля 10 мільёнаў рублёў.

Ігар ГРЫШЫН.

### І ЗНОЎ ЦЫГАРЭТА?

У вёсцы Моталь Іванаўскага раёна здарылася трагедыя. Загарэўся дом 73-га

**ЗВЯЗДА** 13 красавіка 2007 г.

**Інфляцыя ў сакавіку — 0,4 працэнта**

У Беларусі індэкс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі ў сакавіку 2007 года склаў 100,4 працэнта да лютага. Інфляцыя ў Беларусі за першы квартал гэтага года склала 3 працэнта.

У параўнанні з сакавіком 2006 года ў мінулым месяцы цэны павялічыліся на 8,1 працэнта, паведамлілі ў Міністэрстве статыстыкі і аналізу.

Нагадаем, што ў адпаведнасці з Асноўнымі напрамкамі грашова-кредытнай палітыкі Беларусі на 2007 год гадавая інфляцыя запланавана на ўзроўні 6—8 працэнтаў. У 2006 годзе інфляцыя ў Беларусі склала 6,6 працэнта пры гадавым прагнозе 7—8 працэнтаў.

**БЕЛТА.**

**Каментарый аб парадку індэксацыі даходаў насельніцтва за сакавік 2007 года**

Грашовыя даходы насельніцтва, якія атрымліваюцца з бюджэтных крыніц (заработная плата; грашовыя забеспячэнне ваеннаслужачых тэрміновай службы, курсантаў ваенна-вучэбных устаноў і сувородаўцаў; дзяржаўныя стипендыі навуачнай малады; заработная плата дзяржаўных служачых і прыраўняваных да іх асобаў); грашовыя забеспячэнне ваеннаслужачых і асобаў радавога і начальніцкага складу), за сакавік гэтага года індэксацыі не падлягаюць. Як паведаміла першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Алена Колас, гэта тлумачыцца тым, што індэкс спажывецкіх цэн за сакавік 2007 года не перавысіў працэнтнаціны парог да лістапада 2006 года і да студзеня 2007 года. У сувязь з тым, што індэкс спажывецкіх цэн за сакавік гэтага года не перавысіў працэнтнаціны парог да студзеня папярэдняй індэксацыі (студзень 2007 года), дапамогі і стипендыі беспрацоўным на перыяд прафесійнай падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі на накіраванно дзяржаўнай службе занятасці за сакавік гэтага года індэксуюцца на 6,8 працэнта.

Насельніцтва, якое атрымлівае даходы з іншых крыніц, кампенсаванне штраф ад інфляцыі ажыццяўляецца на падставах, прадугледжаных калектыўнымі дагаворамі (пагадненнямі).

Паколькі індэкс спажывецкіх цэн за сакавік да студзеня гэтага года не перасягнуў працэнтнаціны парог, мінімальна заробная плата за сакавік 2007 года не індэксуецца і складае Br179 тыс. 50.

**БЕЛТА.**

**М. Чаргінец лічыць неабходным для ПА АДКБ атрымаць статус наглядальніка ў МПС і ПАЧЭС**

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па міжнародных справах і нацыянальнай біюспецы Мікалай Чаргінец лічыць неабходным для Парламенцкай асамблеі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай біюспецы (ПА АДКБ) атрымаць статус наглядальніка ў Міжпарламенцкім саюзе (МПС) і Парламенцкай асамблеі Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва (ПАЧЭС). Аб гэтым ён заявіў на сустрэчы з генеральным скартаром АДКБ Мікалаем Бардзюжам.

На думку беларускага сенатара, гэта даць магчымасць устанавіць плённыя кантакты нядаўна створанай парламенцкай арганізацыі краін АДКБ з рэгіянальнымі парламенцкімі аб'яднаннямі. Мікалай Чаргінец адзначыў, што адпаведна зварот у МПС мог бы быць падрыхтаваны ўжо да чарговай асамблеі, якая пройдзе на Балі.

Парламентарый таксама паведаміў, што на бліжэйшых пасяджэннях палат Нацыянальнага сходу плануецца сфарміраваць дэлегацыю беларускага парламента ў рабочыя групы ПА АДКБ.

**БЕЛТА.**

**Фестывалі**

**...! НА ДУДЗЕ ІГРЭЦ**

**«Дударскі Фэст» збярэ ў Мінску беларускіх, польскіх і літоўскіх дудароў**

У беларусы ёсць для яго свае назва — дуда. Многімі нашымі сучаснікамі ён можа ўспрымацца як экзатычны, хоць насамрэч дуда гучала ў Беларусі з даўніх часоў. Прынамсі, дакладна вядома, што гучала яна тут ад XV стагоддзя (калі ўспамінаецца першы раз) і да пачатку XX. А некаторыя даследчыкі сцвярджаюць, што і ў 1968 годзе ў беларускіх вёсках ігралі яшчэ на гэтым дзіўным інструменце, а апошні беларускі дудар жыў да 1985 года.

Стоп! Апошніх не будзе — адказвае новае пакаленне беларускіх музыकाў, якія сталі вельмі апантана асвойваць дуду. Майстарству гэтаму не вучаць ні ў адной музычнай навучнай установе. Дзякую трэба сказаць беларускім майстрам, якія аднавілі старадаўнія дуды, навучыліся самі іх рабіць, сталі на іх жа іграць, а потым іх дуды разышліся па розных беларускіх гуртах, надаючы музыцы непаўторны каларыт. І ў такой музыкі шмат прыхільнікаў у нашай краіне. Гэта засведчыў першы «Дударскі Фэст», які прайшоў летасі з вынікаў вяртальнага цікавасці і слухачоў, і прэсы. Натхніўшы поспехам, музыкі вырашылі сабрацца ў другі раз і запрасіць сяброў з суседніх краін.

— На фестывалі можна будзе пачуць дуду, якія сёння гучыць у беларускіх музычных гуртах розных накіраваньняў — ад традыцыйнага фальклору нават да рок-музыкі, — паведаміў Зміцер Сасноўскі, які сам іграе на дуде ў гурце «Стары Олься» і з'яўляецца адным з арганізатараў фэсту. — Будучь

**КАМЕНТАРЫЙ ДА ПРАЕКТА ЗАКОНА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «АБ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ»**

Закон «Аб вышэйшай адукацыі» з'яўляецца ўнікальным, па-першае, таму, што да гэтага часу ў нашай краіне адсутнічаў адзіны дакумент, які б вызначаў работу беларускіх ВНУ. А па-другое, з яго прыняццем на заканадаўчым узроўні канчаткова замацоўваецца беларуская мадэль развіцця вышэйшай адукацыі і спыняюцца ўсялякія спрэчкі адносна таго, якія быць гэтай мадзлі.

Скажу праўдзіва, вельмі няпроста ішла шматгадовая (больш за тры гады) работа над праектам гэтага Закона. Неабходна было ўлічыць шматлікіх меркаванні студэнтаў і выкладчыкаў, рэктараў дзяржаўных і прыватных, грамадзянскіх і ваенных ВНУ, узгадніць пытанні нацыянальнага і інтэрнацыянальнага, плаўна ўлічыць у сьветлы адукацыйны працэс і пры гэтым не згубіць лепшыя дасягненні беларускй вышэйшай школы.

Існавалі два палярныя меркаванні адносна нашай адукацыі, у тым ліку вышэйшай. Адны лічылі, што яна даўно ўстарэла, не адпавядае патрабаванням сучаснасці, таму мае патрэбу ў карэным рэфармаванні, пажадана па ўзору адукацыйных сістэм Германіі або ЗША. Іншыя, наадварот, расценьвалі яе як самую найлепшую сярод мадэляў усіх краін свету і адмоўна ставілі да любых новаўвядзенняў. Дэлегаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэальна ацэньваючы стан беларускай адукацыйнай сістэмы, лічылі і лічаць яе дастаткова ўстойлівай, з назапашаным у савесці і постсавесці час сур'ёзным патэнцыялам, якая не патрэбуе радыкальных зменаў. Галоўная задача, якую мы ставілі перад сабой, ствараючы Закон, не пагоршыць тое, што ёсць на сёння ў вышэйшай школе. Будучыя пакаленні не даруюць нам капіраванне чужых і нават непрамыяльных беларускім народу адукацыйных сістэм, якія могуць быць горшымі, чым наша ўласная сістэма. Таму ў гэтым дакуменце мы захавалі лепшыя здбыткі беларускй вышэйшай адукацыі (нацыянальныя рысы, дзяржаўную падтрымку, даступнасць, бясплат-

насць, справядлівасць пры прыёме ў ВНУ, высокую якасць адукацыі, стабільнасць функцыянавання, улік сацыяльна-эканамічных умоў) і адначасова, абліраючы на сусветны адукацыйны тэндэнцыі, выкарыстоўваючы вывераны вопыт іншых краін, правялі мадэрнізацыю структуры вышэйшай адукацыі. Дзякую сумеснай двуратной рабоце Савета Міністраў, дэлегатаў Нацыянальнага сходу, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэнтра заканатворчай дзейнасці пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскага савета рэктараў гэты дакумент, несумненна, стане першым у гісторыі нашай краіны Законом, які не толькі замацоўвае асаблівасці сучаснай вышэйшай адукацыі, яе прававыя, эканамічныя, сацыяльныя і арганізацыйныя асновы, але і Законом, які вызначае перспектывы развіцця вышэйшай адукацыі шляхам устанавлення дзяржаўнай палітыкі ў сферы вышэйшай адукацыі.

Згодна з гэтым Законом, дзяржава павінна ствараць умовы для рэалізацыі нашымі грамадзянамі канстытуцыйнага права на атрыманне вышэйшай адукацыі на конкурснай аснове, у тым ліку за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, для павышэння якасці адукацыі, для развіцця сістэмы вышэйшай адукацыі пры дапамозе фінансавання дзяржаўных ВНУ, а таксама садзейнічаць функцыянаванню і развіццю ВНУ ўсіх формаў уласнасці. Арганізацыйнай асновай рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы вышэйшай адукацыі, якая зацвярджаецца ўрадам Беларусі.

Права на атрыманне вышэйшай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь будзе мець кожны, у тым ліку з межынных грамадзяне, і асобы без прымальных беларускім народу адукацыйных сістэм, якія могуць быць горшымі, чым наша ўласная сістэма. Таму ў гэтым дакуменце мы захавалі лепшыя здбыткі беларускй вышэйшай адукацыі (нацыянальныя рысы, дзяржаўную падтрымку, даступнасць, бясплат-

жаўнай мовы, якая выкарыстоўваецца ў адукацыйным працэсе, забеспячэння шляхам стварэння ў ВНУ беларускамоўных і рускамоўных груп (патокаў). Прыём у ВНУ для атрымання вышэйшай адукацыі будзе ажыццяўляцца ў адпаведнасці з Правіламі прыёму ў ВНУ, якія зацвярджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. У гэтых Правілах прапісаны ўсе моманты ўступнай кампаніі: ад тэрміну правядзення ўступных іспытаў да пераліку аб'ектаў-льготнікаў. Раней былі выпадкі, калі, рыхтуючыся паступаць у ВНУ, абітурэнт вывучаў адзін прадмет, а літаральна па месяц да ўступнай кампаніі ВНУ мяняла экзамен на гэтым прадмету на экзамен на іншаму або зваўляла, што замест тэста будзе зваўляць адукацыі экзамен. Цяпер Законом устаноўлена, што да 1 кастрычніка ўсе ВНУ зацвярджаюць парадка прыёму і ў двухтыднёвы тэрмін даводзяць яго да абітурэнтаў.

Прыняццю новым для беларускй вышэйшай школы з'яўляецца афіцыйнае ўстанавленне з'яох ступеняў вышэйшай адукацыі. Першая ступень — падрыхтоўка дыпламаваных спецыялістаў (тэрмін навучанна на дзённай форме — 1 год). Зваўваю, што да 2005 года ў Беларусі не было адпаведна падыходу ні да калексіі ступеняў вышэйшай адукацыі, ні да іх зместу. Прапанаваліся тры варыянты: бакалаўрыят — магістратура, бакалаўрыят — падрыхтоўка дыпламаваных спецыялістаў — магістратура, падрыхтоўка дыпламаваных спецыялістаў — магістратура. Прычым, напрыклад, пад бакалаўрам у Беларускім дзяржаўным універсітаце разумелі чалавека, які валодае толькі тэарэтычнымі ведамі, але не валодае практычным падрыхтоўкай (г.зн. няздольнага прыступіць да працоўнай дзейнасці).

**Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу У.М. ЗДАНОВІЧ.** (Працяг будзе.)

**Доктор Алексей Алексеевич ХАДОРКИН:**  
*при алкогольной, никотиновой, пищевой зависимости люди пытаются бороться со стрессом, употребляя спиртные напитки, сладкое, пицу, включающую эфир и муку, никотин. Это неправильно! Если вы сами не можете отказаться от этих привычек, мы окажем психологическую помощь. Так же успешно лечатся псориаз и энурез у детей.*

**Запись на прием по телефону:**  
**Минск 292-72-73**      **Жлобин 5-11-42**  
**Брест 25-14-67**      **Могилев 27-26-48**  
**Барановичи 42-06-95**      **Минск 37-32-42**  
**Борисов 73-37-77**      **Светлогорск 2-72-71**  
**Витебск 46-22-01**      **2-16-55**  
**Выбушки 36-40-30**      **Речица 3-52-77**  
**Молодечно 7-01-88**      **Мозырь 2-94-74**  
**Орша 21-40-40**      **Гродно 74-04-24**  
**Полоцк 43-58-61**      **41-42-39**  
**Солігорск 7-32-39**      **Волковыск 2-11-85**  
**Слуцк 2-99-19**      **Ліда 4-59-20.**

Лицензия МЗ РБ № 02040/0311208 от 27.10.2006 г. до 27.09.2011 г.

**Ларыса ЦІМОШЫК.**

№ п/п		Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2007 г.	2006 г.
1	2	3	4	5	6	6
1	<b>АКТИВЫ</b>					
2	Денежные средства	1101	1	10 624,8	5 533,0	
3	Средства в Национальном Банке РБ	1102	2	7 712,4	5 648,9	
4	Ценные бумаги:	1103				
	для торговли	11031	3	0,0	0,0	
	удерживаемые до погашения	11032	3.1	2 000,1	0,0	
	в наличии для продажи	11033	3.2	14 668,5	14 779,4	
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	10 796,4	13 494,2	
6	Кредиты клиентам	1106	5	114 052,7	73 080,4	
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	0,0	0,2	
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	5 071,9	3 926,1	
9	Прочие активы	1109	8	4 953,8	4 114,2	
10	<b>ИТОГО активы</b>	<b>110</b>		<b>169 880,6</b>	<b>120 576,4</b>	
11	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
12	Средства Национального Банка РБ	1202	9	0,0	0,0	
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	23 834,9	18 192,8	
14	Средства клиентов	1206	11	97 731,4	61 936,0	
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		0,2	1 687,8	
16	Прочие обязательства	1209	12	8 420,3	4 469,3	
17	<b>ВСЕГО обязательств</b>	<b>120</b>		<b>129 986,8</b>	<b>86 285,9</b>	
18	<b>КАПИТАЛ</b>					
19	Уставный фонд	1211	13	20 334,0	20 334,0	
20	Эмиссионные разницы	1212		0,0	0,0	
21	Резервный фонд	1213		5 083,5	5 083,5	
22	Накопленная прибыль	1214	14	12 621,1	7 878,5	
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	1 855,2	994,5	
24	<b>Всего капитал</b>	<b>121</b>		<b>39 893,8</b>	<b>34 290,5</b>	
25	<b>ИТОГО обязательства и капитал</b>	<b>12</b>		<b>169 880,6</b>	<b>120 576,4</b>	
26	<b>ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>					
27	Требования	1301	16	59 735,9	32 636,8	
28	Обязательства	1302	17	39 011,3	24 513,6	

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2007 года**

№ п/п		Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2007 г.	2006 г.
1	2	3	4	5	6	6
1	Процентные доходы	2011		4 343,6	2 712,2	
2	Процентные расходы	2012		2 288,5	1 286,6	
3	<b>Чистые процентные доходы</b>	<b>201</b>	<b>18</b>	<b>2 055,1</b>	<b>1 425,6</b>	
4	Комиссионные доходы	2021		2 912,5	2 729,2	
5	Комиссионные расходы	2022		406,6	380,2	
6	<b>Чистые комиссионные доходы</b>	<b>202</b>	<b>19</b>	<b>2 505,9</b>	<b>2 349,0</b>	
7	<b>Чистый доход по операциям с иностранной валютой</b>	<b>203</b>	<b>20</b>	<b>2 078,1</b>	<b>1 181,8</b>	
8	<b>Чистый доход по операциям с ценными бумагами</b>	<b>204</b>	<b>21</b>	<b>9,6</b>	<b>28,8</b>	
9	<b>Доход в форме дивидендов</b>	<b>205</b>	<b>22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
10	<b>Чистые отчисления в резервы</b>	<b>206</b>	<b>22</b>	<b>1 219,6</b>	<b>-162,6</b>	
11	<b>Прочие доходы</b>	<b>207</b>	<b>23</b>	<b>65,1</b>	<b>364,1</b>	
12	<b>Операционные расходы</b>	<b>208</b>	<b>24</b>	<b>3 541,8</b>	<b>2 563,3</b>	
13	<b>Прочие расходы</b>	<b>209</b>	<b>25</b>	<b>283,2</b>	<b>153,3</b>	
14	<b>Налог на прибыль</b>	<b>210</b>		<b>481,3</b>	<b>510,4</b>	
15	<b>ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК)</b>	<b>2</b>		<b>1 187,9</b>	<b>2 284,9</b>	

Руководитель А.К. Жишкевич  
 Главный бухгалтер В.В. Ермолович  
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 13 от 27.10.2006 г.

№ п/п		Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2006 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	6
1	<b>АКТИВЫ</b>					
2	Денежные средства	1101	1	5163,6	4749,3	
3	Средства в Национальном банке	1102	2	7872,3	5456,7	
4	Ценные бумаги:	1103		17726,5	10148,1	
	для торговли	11031	3	17707,6	7167,7	
	удерживаемые до погашения	11032	3.1	-	-	
	в наличии для продажи	11033	3.2	18,9	2980,4	
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	9386,7	12524,9	
6	Кредиты клиентам	1106	5	85499,2	66018,9	
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	47,9	69,6	
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	6689,7	5087,3	
9	Прочие активы	1109	8	11907,3	15381,4	
10	<b>ИТОГО активы</b>	<b>110</b>		<b>144293,2</b>	<b>119437,1</b>	
11	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
12	Средства Национального банка	1202	9	-	-	
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	26173,3	12561,3	
14	Средства клиентов	1206	11	74582,2	63580,3	
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		58,1	1681,2	
16	Прочие обязательства	1209	12	11186,3	12055,7	
17	<b>ВСЕГО обязательств</b>	<b>120</b>		<b>112003,9</b>	<b>89878,5</b>	
18	<b>КАПИТАЛ</b>					
19	Уставный фонд	1211	13	19968,9	19968,7	
20	Эмиссионный доход	1212		-	-	
21	Резервный фонд	1213		4237,4	5616,3	
22	Накопленная прибыль	1214	14	3038,6	1396,7	
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	5044,4	2576,9	
24	<b>ВСЕГО капитал</b>	<b>121</b>		<b>32289,3</b>	<b>29558,6</b>	
25	<b>ИТОГО обязательства и капитал</b>	<b>12</b>		<b>144293,2</b>	<b>119437,1</b>	
26	<b>ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>					
27	Требования	1301	16	35678,7	36460,5	
28	Обязательства	1302	17	37551,7	42260,2	

**Отчет о прибыли и убытках на 1 января 2007 г.**



КРАСАВІКА  
2007 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 15 (15466)


# ТЫ НЕ ТАКІ, ЯК УСЕ. ТЫ ПРАЦУЕШ У ОФІСЕ

Паводле звестак Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, летас па дапамогу ў дзяржаўныя службы занятыя насельніцтва звярнулася 309 тыс. жыхароў Беларусі, што перавысіла паказчык пазамінулага года больш чым на 3 працэнты. Аднак не сакрэт: не меншая колькасць грамадзян краіны вырашыла праблему пошуку «лішняга месца» іншым чынам — самастойна або... праз прыватныя кадравыя агенствы. Праўда, якраз апошні варыянт усё ж мае свае і даволі значныя асаблівасці. Так, паводле слоў начальніка галоўнага ўпраўлення паліткі занятасці і народнаасельніцтва міністэрства Мікалая Коханова, калі дзяржаўныя службы гатовыя шукаць вакансіі практычна для кожнага, то прыватныя агенствы традыцыйна робяць асноўную стаўку на ўладкаванне высокакваліфікаваных спецыялістаў.

## Дзе зарплата — там адбор

Зараз у Беларусі налічваецца амаль паўтара дзесятка прыватных кадравых агенстваў. А іх агульная база дадзеных — каля сотні вакансій, якія, як правіла, «заявілі» арганізацыі недзяржаўнай формы ўласнасці. Дарэчы, для апошніх падслуга па падбору персаналу з'яў-

Прыкладам, меў вопыт работы менавіта з ацяпляльным абсталяваннем ці сухім малочнымі месамі. Разам з тым ёсць і даволі спецыфічныя ўмовы адбору. Прычым перш-наперш яны залежаць ад статусу патэнцыяльнага работніка ў фірме. У прыватнасці, значнае дырэктар кадравых агенстваў «Квадрат» Наталія Найдзенкава, амаль кожны наймальнік выказвае пажаданне, каб будучы кіраўнік той ці іншай арганізацыі раней не толькі працаваў з «патрэбнай» таварнай групай, але і на практыцы займаўся распрацоўкай стратэгіі развіцця прадпрыемства, аналізам фінансава-гаспадарчай дзейнасці, наладжваннем супрацоўніцтва ўсіх аддзелаў. Плюс да таго ёсць тэндэнцыя: гандлёвыя кампаніі звычайна шукаюць кіраўніка ва ўзросце да 40 гадоў, а вытворчыя — ва ўзросце да 50 гадоў.



Фота: Анастасія КЛЕШУЧКА

ляецца платнай. А вось непасрэдна для тых, хто мае намер працаўладкавацца, — не. І гэта, безумоўна, відовачы плюс.

Аднак плюс для суіскальнікаў ці не галоўны — аплата працы. Трэба заўважыць адразу, што вызначыць нейкія «агульныя» лічбы тут цяжка, як кажуць, усё залежыць ад канкрэтнай фірмы. Тым не менш сярэдні на сёння ўзровень атрымліваецца наступным. Пераважна большасць недзяржаўных арганізацый шукае праз агенствы офіс-менеджараў і сакратароў «на зарплату» ў 250–270, эканамістаў — у 250–350, менеджараў па продажы — 350, спецыялістаў па логістыцы — 400, начальнікаў вытворчых участкаў — 450, тэхнолагаў — 500, экспедытараў — ад 500, бухгалта-

раў — у 400, галоўных бухгалтараў — ад 600, галоўных інжынераў — 600–650, праграмістаў — 700–900, кіраўнікоў аддзелаў маркетынгу — 800–1000, камерцыйных дырэктараў і дырэктараў па персаналу — ад 1000, а дырэктараў фірмаў і кампаній — на зарплату ад 1500 «умоўных адзінак» у месяц.

Лічбы па-сапраўднаму ўнутрылічбы. Зрэшты, ужо з гэтай параліку становіцца відавочным і

значны мінус — «нестандартнасць» саміх прапановаў. Да таго ж, нялішне заўважыць: пад высокімі заробкамі заўсёды маецца на ўвазе не менш высокая «платка» папрабаванняў. А таксама — жорсткі адбор сярэд прэтэндэнтаў.

## Узрост. І не толькі

Вырабіў якасна, прадаць вядома, атрымаць сваю долю рынку. Такія мэты мае любая кампанія. Аднак, шмат у чым падобныя з'яўляюцца патрабаванні да суіскальнікаў працоўнага месца.

Усе хочучы, каб новы супрацоўнік на любой пасадзе мог лёгка знаходзіць кантакт з людзьмі, быў адказным і здольным да навучання. І плюс да таго — з'яўляўся спецыялістам у пэўнай «вузкай сферы».

На першы погляд, работа кансультантам ці распрацоўшчыкам, напрыклад, у гандлёвым цэнтры не можа прынесці ніякай карысці, — кажа Наталія Найдзенкава.

Аднак пастаўнае разгляду кандыдату на пастаўнае месца меркаванне работадавцаў на гэты конт можа быць іншым. Для іх істотна, хто чалавек, які займаўся распрацоўкай, меў магчымасць пазнаёміцца з дзейнасцю пэўнай кампаніі «знутры». А значыць, ён ужо валодае некаторым вопытам і можа быць карысным у сферы рэкламы ці маркетынгу.

Пры гэтым, раіць Наталія Найдзенкава, «збіранне» вопыту ніколі не варта адкладваць «на потым». Распачынаць лепш за ўсё ў сваёй ад навучання час ужо на трэцім-чацвёртым курсе. Бо практыка сведчыць: «шукаць сябе» перад атрыманнем дыплама часцяком проста пазна.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

# ЧЫРВОНАЯ

# «КАРАЛЕВА ВЯСНА-2007» — ВІЦЯБЧАНКА

Пераможцай Міжнароднага міжвузавскага конкурсу грацыі і артыстычнага майстэрства «Каралева вясна-2007» стала беларуска Улада Цімафеева, студэнтка другога курса

педагагічнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Наогул у фінале было прадстаўлена 13 прэтэндэнткаў на тэтул з Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі і Нарвегіі.



Улада ЦІМАФЕЕВА (у цэнтры) разам з першай і другой віцэ-міс «Вясна-2007».

Улада Цімафеева выступала пад шчаслівым нумарам 7 (магчыма, ён прынес уладу канкурсантцы ў 7-м годзе другога тысячгоддзя). Будучая пераможца абаяла журы не толькі сваёй прывабнай знешнасцю, але і смеласцю, бо не спужалася на ўвесь галас на сцэне канцэртнай залы «Мінск» заявіць, што яе родны Віцебск — «самы прыгожы і любімы горад. Бо гэта — цэнтр культуры і горад нявестаў». Безумоўна, быў ацэнены і талент віцэбчанкі: дзяўчына займаецца вакалам і харазграфіяй.

Сёлетні конкурс «Каралева вясна» праводзіць у 16-ы раз і трэці год запар яго вядучымі Сяргей Кухто, генеральны прадзюсар тэлеканала «Лад». Калі раней я становілася сведкай, як ён часам ставіў тупік канкурсанткам сваімі каверзнымі пытаннямі, то ў гэтым годзе дзяўчыны падабраліся вельмі камунікабельныя і з цудоўным пачуццём гумару. Напрыклад, у аптымісты Вольгі Дамашэвіч вядучы пацкавіўся, што пазітыўна яна знойдзе ў сітуацыі, калі яе пакіне каханы. Студэнтка БДУ з усмешкай вымавіла: «Значыць, я зноў свабодная». Магчыма, гэтымі словамі альбо выкананнем арабскага танца дзяўчына зачэпала прысутных у зале, якія прызналі яе «Міс глядацкіх сімпатый». Астатнія тытулы размеркавалі наступным чынам: «Віцэ-міс» — Жанна Браўзюска (Беларускі інстытут правазнаўства), Людміла Грышчанка (Жытомірскі дзяржаўны ўніверсітэт, Украіна) і Алёса Бузіна (Старавульскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт, Расія), «Міс грацыя» — Галіна Корска (Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт), «Міс зачараванне» — Наталія Козьма (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва), «Міс абаяанне» — Іяна Таіванэ (Латвійскі сельскагаспадарчы ўніверсітэт), «Міс творчасці» — Аксана Ачуннікава (Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт, Расія), «Міс арыганальнасці» — Таццяна Логінава (Петравадворскі дзяржаўны ўніверсітэт, Расія), «Міс элегантнасці» — Наталія Даланько (Беларускі нацыянальны тэатр).

«Міс індывідуальнасці» — Торске Мейфрыд (Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт, Нарвегія), «Міс артыстызм» — Яўгенія Камарова (Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт). Трэба адзначыць, якую цудоўную атмасферу стварылі ў зале жарты вядучага. Так, гледчыні не маглі ўтрымацца ад смеху пасля яго аб'явы: «Вось вы не кажаце, а ён прыехаў. Сустрэкайце — Дзіма Білан! Так, цудоўна быў б, калі ён выйшаў на сцэну». Развеселіла і просьба Сяргея Кухто да адной з канкурсантак — сказаць, які завуць яе каханыя. На словы дзяўчыны «гэта сакрэт, але юнак знаходзіцца ў зале» вядучы пагадзіўся з правільным адказам прыгажуні: «Вось і добра. Маля, у зале трэі вашыя каханыя. Навошта ім ведаць адзін другога?». Да месца аказаліся і цытаты з анкет удзельніц. На пытанне, ваў любімы вобраз, адказы аказаліся вельмі палярнымі: «Быць добрай маці і вернай жонкай», «валькіры», «ча-сам дзіця, а часам жанчыны-вамп!» і нават «ва-вэрка з мультфільма «Ледавіковы перыяд», бо яна носіцца за жолудам, які некаторыя з нас, хто няк не можа зладзіць удачу за хвосць». Яшчэ некалькі цікавых адказаў на іншыя пытанні: «Я мару вандраваць без чамадана, а лепей адправіцца ў вясельную вандроўку», «Я мару навучыцца правільна скакаць з пірс», «Мару паглядзіць вялікага пуштыста тыгра». Як разумееце, сума на такім конкурсе не бывае. А арганізатар гэта свята прыгожасці, грацыі і артыстызму ЕФСМ, Міністэрства адукацыі Беларусі, Федэральнае агенства па адукацыі Расійскай федэрацыі, Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, Расійска-Беларускі саюз моладзі, Расійскае саюз моладзі, Асацыяцыя студэнтаў і студэнткі а'яднанняў Расіі, Усеўкраінская маладзёжная грамадская арганізацыя «Новыя ініцыятывы моладзі», Прадстаўніцтва Міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Мір» у Рэспубліцы Беларусь, Нацыянальная школа прыгажосці.

Ірына ПРЫМАК.

# На сацпадтрымку адораных вучняў і студэнтаў

Спецыяльнаму фонду Прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных вучняў і студэнтаў на фінансаванне яго расходаў у 2007 годзе выдзелена ВР856 420,5 тыс. Такое рашэнне змяшчаецца ў распрадаржэнні кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэвіча, падпісаным 11 красавіка.

Распрадаржэннем таксама зацверджана рашэнне савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных вучняў і студэнтаў.

Усяго заахвочаны 789 вучняў, студэнтаў і выкладчыкаў і 3 студэнцкіх навукова-даследчых аб'яднанняў.

Прэміямі з уручэннем нагруднага знака лаўрэата фонду ўзнагароджаны пераможцы Міжнароднай Мендэлеўскай алімпіяды школьнікаў па хіміі і XIX Міжнароднага турніру юных фізікаў. Пяці вучням — пераможцам Міжнароднага конкурсу мультымедыійных праектаў пры суджанні прэміі ў памеры ВР1240 тыс. кожная.

Штомесячныя стывендыі ў памеры ВР124 тыс. кожная назначаны пераможцам V Міжнароднай алімпіяды школьнікаў краін СНД і Балтыі па рускай мове і XIX Міжнароднага турніру юных фізікаў.

Грашовымі прэміямі адзначаны 655 вучняў — пераможцаў Рэспубліканскай алімпіяды па агульнаадукацыйных прадметах 2006 года, а таксама 120 выкладчыкаў, вучоных і іншых асобаў, якія ўнеслі асабісты ўклад у развіццё здольнасцяў таленавітай моладзі.

Па рашэнню савета фонду аказана фінансавая падтрымка ў памеры ВР10 млн. кожная 3 студэнцкім навукова-даследчым аб'яднанням. Прыняцце распрадаржэння з'яўляецца сведчаннем адпартнай, мэтанакрававай падтрымкі кіраўніком дзяржавы адоранай моладзі, развіцця іх здольнасцяў і талентаў, адзначалі ў прэс-службе.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

# Наш фармат Школьнікі праспяваюць... і пакажуцца

На Першым музычным тэлеканале з 7 красавіка стартаваў новы праект — «Гукі школ». Гэта тэлевізійны конкурс, у якім прымаюць удзел 24 прадстаўнікі беларускіх школ — дзеці ва ўзросце ад 7 да 18 гадоў. Можна сказаць, што Першы музычны і прадзюсарскі цэнтр «NonStopRecords» адкрываець падрыхтоўку аддзялення эстраднай «кузні кадараў».

На працягу двух месяцаў трычый на тыдзень — па аўторак, чацвяргэх і суботах — праект будзе вышодзіць у эфір. Удзельнікам трэба яе мага лепш выканаць арыганальныя песні, не знаёмых шырокай аўдыторыі, а гледачам, калі выканаўца спадабаўся — галасаваць за яго.

Весці конкурс будзе прадстаўнік «Рускага радыё» Антон Славін, папулярная спявачка Улада, а таксама ўдзельнікі трыё — пераможцы дзіцячага «Еўра-

бачанна-2005» Паліна Ждановіч і Васіль Райнчык-малодшы.

Як расказала менеджар «Гукі школ» Алёна Маслоўская, на ўдзел у конкурсе ў прадзюсарскі цэнтр прыйшоў больш за 1000 заявак з усіх куткоў Беларусі. Пасля папярэдняга праслухоўвання да кастанты былі допушчаны 60 прэтэндэнтаў, менш за палову якіх у выніку трапілі ў тэлепраект. Шчасліўцамі былі бысплатна знятыя кліпы і дадзена магчымасць з'явіцца аб сабе. Каму гэта ўдасца лепш за ўсё, стане вядома 1 чэрвеня — паводле слоў прадзюсара Сяргея Ждановіча, праект фінішуе якраз у Дзень абароны дзяцей вялікім канцэртам у Палацы Рэспублікі. Пераможцы атрымаюць прызы: вадкаршыгалічны тэлевізійны турыстычны паездку для ўсёй сям'і. Астатнія маюць шанец запомніцца гледчым і паступова пачаць творчую кар'еру — з адраджэння дзіцячых песень. Словам, усе рвуцца ў Сітнік...

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

# Чым раней, тым болей шанцаў?

На працягу мінулага года ў сацыяльнай прытулку працілі 8,8 тыс. дзяцей, прычым у выніку каля 64 працэнтаў з іх здолелі вярнуцца ў свае родныя сям'і.

Адначасова, паводле слоў начальніка аддзела арганізацыі аздараўляльнай работы ўпраўлення сацыяльнай і выхавальнай работы Міністэрства адукацыі Лізды Барыскі, не меншая роля павінна надавацца папярэдняму росту колькасці няўдальных сем'яў.

Так, з канца красавіка ў сталічных цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі распачнуцца прыёмы ўсіх ахвотных грамадзян нашай краіны ўдзельнікам Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці. Да таго ж аналагічныя прыёмы па пытаннях абароны правоў і законных інтарэсаў дзяцей будучы вясцеі ўпаўнаважанымі прадстаўніцмі Нацыянальнай камісіі ва ўсіх без выключэння абласцях.

Між тым яшчэ адзін шлях да папярэдняга сацыяльнага сіроўтца ў ранім узросце — расцяўсюджванне дашкольнага выхавання. Летас сярэдні па краіне паказчы ахвоты дашкольнаму выхаванню ўзрос да 82,1 працэнта. І, у прыватнасці, даводзіцца канстатаваць: зарас дзіцячыя садкі наведваюць 92,5 працэнта малых жыхароў гарадоў і 52,4 працэнта — вёсак.

Сяргей ГРЫБ.

# САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ

ШАКАЛАДНАЯ ВАННА ДЛЯ ДУША

Вам спатрэбіцца парашок какава. Але абавязкова звярніце ўвагу на яго склад: какава для касметычных мэтаў не павінна ўтрымліваць цукар і араматызаваныя дабаўкі. Лепш за ўсё купіць недарэга, але чысты парашок какава, без усялякіх дадатковых інгрэдыентаў.

Запіце 1 літрам гарчай вады 100–200 г парашку, размяшайце і выліце атрыманую масу ў ванну. 15–20 хвілін шакаладнай працэдурі нададуць пругкасць вайшай скуры, дапамогуць зрабіць яе больш вільготнай, супакоць вас і падтрымаюць у перыяд стрэсу.

ШАКАЛАДНЫЯ АБОРТВАННІ

Гэта — эфектыўны і прыемная методка ўздзеяння на целюліт. У шакаладзе ўтрымліваецца да 40 працэнтаў кафэіну, а гэта — адзін з самых эфектыўных сродкаў у барацьбе і з лішнім вадкам, і з целюлітам. Пад уздзеяннем кафэіну актывізуецца распад тлушчаў (ліпаліз). Вядома, больш зручна выконваць гэту працэдuru ў касметычным салоне, але можна і дома.

Для маскі, якую будзеце наносіць на праблемны ўчастак цела, заліце 500 мл гарчай вады 150–200 г парашку какава, перамяшайце, даўце астыць да 35–40 градусаў. Атрыманую масу нанесіце на праблемныя зоны скуры ў 2–3 мм і патрымайце каля 15 хвілін. Для лепшага эфекту можна абгарнуць участка цела поліэтыленавай плёнкай. Гэта створыць «парніковы эфект», актывізуючы ліпаліз. Пасля заканчэння працэдурі змыць скуру цёплай вадой.

Дарэчы, амерыканскія і нямецкія даследчыкі даказалі, што шакалад, асабліва цёмны, папярэджае і некаторыя захворванні сэрца дзякуючы поліфенолам, якія ахоўваюць клеткі ад уздзеяння свабодных радыкалаў.

Так што ешце шакалад, купайцеся ў ім, і жыццё ў вас будзе як у шакаладзе!  
Анастасія ФАНДО.

# ЖЫЦЦЁ Ў ШАКАЛАДЗЕ

Хто, скажыце, можа ўстаяць перад дзіўным водарам гарачага шакаладу? Гэта не толькі смачны прадукт, але і вельмі карысны для нашага здароўя, асабліва ў гэты перыяд, калі арганізм перабудовываецца пасля зімовай «спячкі». Кажуць, шакалад выдатна ўзімае настрой. Вучоная пастаянна знаходзіць у ім новыя і новыя карысныя ўласцівасці. Какава-бабы з'яўляюцца багатай крыніцай бялкінага актывных рэчываў, такіх, як вітаміны В1, В2, РР, правітаміну А, мікралементаў: магнію, калію, натрыю, жалеза, кальцыю, а таксама раслінных пратэінаў, фітэстэрынаў і шмат чаго яшчэ.



Флаванойды, якія ўтрымліваюцца ў какава, знікаюць крывяныя ціск, разгучваюць узровень халестэру і павышаюць здольнасць арганізма засвойваць цукар, дакладней — маюць антыдыябетычны ўласцівасць. Шакалад — выдатны антыаксідант, які перашкаджае з'яўленню свабодных радыкалаў і змагаецца са старэннем. А надану група англійскіх вучоных выявіла, што шакалад яшчэ — выдатны сродка ад кашлю, прычым значна больш эфектыўны, чым розныя сіропы і лекавыя сродкі, што прадуцаюць ў аптэках. Вядома ж, шакалад лечыць і ад депрэсіі. Менавіта таму многія з нас у дрэнным настроі падсведமாю цягнуцца да гэтай карычывавай пліткі. Водар шакаладу дапамагае зняць стому і раздражненнасць, аднаўляе эмацыянальную раўнавагу, надае алуччывае спакою і ўнутранага цяпла. Высветлілася, што і дзеці, мамы якіх у перыяд цяжарнасці елі шакалад, таксама бываюць больш бадзёрымі, жыццярадаснымі і шчаслівымі.

А цяпер — да галоўнага. Для поўнага ішчасця шакалад можна не толькі есці, але і рабіць з яго маскі і ванны. Прычым слова «маска» ў гэтым выпадку азначае стан, у якім вы будзеце знаходзіцца пасля гэтых працэдур. У свеце зарас адбываецца сапраўдны шакаладны бум, выпускаяцца касметыка і шампуні на аснове какава, у касметычных салонах заваўваюцца папулярнасцю антыцелюлітныя шакаладныя абортванні. Пры гэтым ўлічвайце, што касметыка колеру сапраўднага шакаладу, хутчэй за ўсё, абавязана гэтакму адценню шпугчым фарбавальнікам. Сродкі з утрыманнем абстлушчанага экстракта какава ці яго актывных кампанентаў (кафэіну, тэабраміну, магнію) маюць чытка нейтральны, практычна белы колер. Пасля уздзеяння шакаладу скура ачышчаецца, становіцца больш вільготнай, набывае прыемнае бронзаванае адценне, знікаюць пігментныя плямы і вугры. Вось некалькі парадаў.

ШАКАЛАДНАЯ МАСКА ДЛЯ АМАЛАДЖЭННЯ СКУРЫ ТВАРУ

Маска падыходзіць для ўсіх тыпаў скуры, але асабліва рэкамендуецца для сухой. Яна надае ёй свежасць і залацісты колер.

Растапіце 50 г цёмнага шакаладу (гэта можна зрабіць у мікрахвалевай печы ці ў дапамогай пары), дадайце чайную лыжку аліўкавага масла, даўце астыць да пакававай тэмпературы ці крыху вышэй, нанясіце на твар і патрымайце 20 хвілін. Пасля змыцьце ўсё цёплай вадой.

# ШКОЛА — У ЗАКОНЕ

Ажыццявіць пераход да такой агульнай сярэдняй адукацыі, якая б нарэцце сапраўды была арыентаваная на выхаванне Асобы з вялікай літары, павінен Закон «Аб агульнай сярэдняй адукацыі». Документ уступіў у сілу ў студзені гэтага года, але практычныя змены ў навучным дзячэй можна будзе чакаць толькі з наступнага навучнага года. Ці гатовая школа працаваць па новаму закону? Такое пытанне агучыў на пасяджэнні «Круглага стала» на тэму «Аб рэалізацыі Закона Рэспублікі Беларусь «Аб агульнай сярэдняй адукацыі» старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях Анатоль Новік. З выступленняў некаторых дэкладчыкаў стала відовачна: не зусім гатовыя.

Паводле слоў намесніка міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Казіміра Фарыно, перш-наперш закон, які складзецца з 8 раздзелаў і 51 артыкула, — гэта документ, які зафіксаваў «усё, што мы маем у галіве агульнай сярэдняй адукацыі: яе даступнасць, бясплатнасць, абавязковасць базавай адукацыі, а таксама стварэнне ўмоў для атрымання абавязковай агульнай сярэдняй адукацыі бо, па вылікум рахунку, працэнтаў усе выпускнікі базавай школы з атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю ў межах, напрыклад, сярэдні спецыяльны або прафесійна-на-тэхнічных навуальных устаноў».

Урэшце рашт толькі 7 працэнтаў у пускнікоў базавай школы не атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю. Стварэнне ўмоў для атрымання апошняй усімі вучнямі панаўча зафіксаваць і ў Кодэксе аб адукацыі, які ў хуткім часе павінен быць прадстаўлены на завярджэнне ў Савет Міністраў.

Такім чынам, закон замацаваў структуру агульнай сярэдняй адукацыі: дзве вышэйшайшайшай ступені, тры ўзроўні — базавы, павышаны і паглыблены, вызначыў статус новых тыпаў навуальных устаноў — ліцэя, гімназіі, школы з паглыбленым вывучэннем пэўнага прадмета. І ў гэты час дзеля таго, каб школы наладзілі вывучэнне прадзас тах, каб ён спрыяў развіццю індывідуальных здольнасцяў дзяцей.

Адзін з артыкулаў паведамляе, што дырэктар агульнаадукацыйнай школы становіцца юрыдычнай асобай. На думку намесніка міністра, дырэктар сёння — гэта кіраўнік-менеджар, які адказвае за ўсе працэсы, у тым ліку за матэрыяльнае становішча і настаўніка, і ўласна ўстановы.

Што датычыцца «пергаузак», то «перамачы» іх дапамогуць 42 адукацыйныя стандарты, распрацаваныя па ўсіх вучэбных прадметах. А тыпавы вучэбны план, які знаходзіцца зараз на ўзгадненні ў Міністэрстве юстыцыі, вызначае пералік прадметаў, абавязковых для вывучэння. «Усё астатняе — ваш, кіраўнік школ і настаўнікі, творчы падыход у справе раскрыцця індывідуальных схільнасцяў і здольнасцяў вучняў», — падкрэсліў Казімір Фарыно.

Ён указаў на недапушчальнасць укаранення да 40 гадзін на тыдні абавязковых заняткаў. Безумоўна, у справе з нагрукамі павінен быць індывідуальны падыход, аднак атпымальнай застаецца нагрузка ў 30 гадзін — па 6 на 5 дзён. Гаворка ідзе аб тым, што тыя ж гімназіі, каледжы,

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Сяргей ГРЫБ.

Схватка за адрэналін

У МАГІЛЁВЕ ПАБЫВАЛІ ФАНДОРЫН І ПІРАТЫ ФЛІНТА

Ноч. Вуліца. Няма ліхтара і аптэкі. Закінуты дом на гарадской ускраіне. Ля пад'езда тармозьяць дзве чорныя машыны. З іх выскакваюць некалькі чалавек і выраюць у змрок дзвярны праёма. Яркія проміны ручных ліхтарыаў выхопліваюць фрагменты брудных сцен, якія аблупіліся, і смецца пад нагамі. І раптам застываюць, хрысцячыся, на цёмнай фігуры, якая быццам ляціць у паветры. Шытае куртка, пацёрты джынсы, вязаная шапачка на галаве і... вярхоўка на шыі, прывязаная другім канцом да шыра, які тарчаў са столі. І тут цішыню разразае пранізлівы жаночы віск...

Падобная гісторыя здарылася ў Магілёве 1 красавіка падчас гульні «Схватка», якая з'явілася ў горадзе пару гадоў таму. Натуральна, няякая вісельніца ў трушчобе не было. Проста арганізатары гульні вырашылі пакартаваць, павесіўшы да столі пудзіла. Але адрэналін, выкінуты ў кроў ігракоў, быў непадарбным.

— Як правіла, у «Схватку» гуляюць некалькі каманд па 12—15 чалавек, — расказвае Юры, адзін з ігракоў. — Арганізатары (оргі) прыдумваюць 10 заданняў, на выкананне кожнага з якіх адрываюцца не больш як дзве гадзіны. Кожны паўгадзіны ідзе падказка. Мэта — знайсці ў горадзе месца, дзе напісаны сакрэтны код. Як толькі ён выяўлены, прыходзіць наступнае заданне.

У пошукх кама, напісаных маркерам у якім-небудзь непрыкметным месцы літаркамі з пару сантыметраў, дарослым дзяцім і ўсім носяцца чом напярелі па ўсіх горадах. Заданні прыходзяць па Інтэрнэту, таму ў кожнай каманды ёсць каардынатар, які на працягу ўсёй гульні сядзіць за камп'ютарам. — У кожнай каманды па некалькі машын. Увараціні дзень — мабільныя тэлефоны, сіннішні — ноўтбукі. Па ім каардынатар рассялае заданні, фатаграфіі, падказкі і тое, што ён змог вышукаць у Інтэрнэце, і народ пускаецца ў гонку. Так што «Схватка» — гэта дастаткова сучасная і нятанная забава, — расказвае Валяцін, сапернік Юрыя.

Ёсць і прызавы фонд, у які каманды скідаваюць па некалькі тысяч з чалавека. Але гэтыя грошы, як правіла, ідуць на пакрыццё расходаў, таго ж бензіну, і не маюць пэўнага значэння для ігракоў. Калі, канешне, гаворка не ідзе аб студэнтах, для якіх дадатковы рубель ніколі не бывае лішнім.

— Спачатку мне было проста цікава гуляць, паколькі шмат чог новага даведаўся пра горад, — успамінае Валяцін. — Ужо магу працаваць таксістам або нават акурываць саводам, асабліва па цёмных запісках тур. Тур «Тайнае жыццё магілёўскіх падаротнікаў» не жадаецца? Асабліва за апошні час даведаўся, мабыць, пра ўсе бамжэціні і недабудаваныя будыні нашга горада.

Коды пішуцца ў малапрыкметных месцах і ні ў якім выпадку не на жылых дамах, помніках або адміністрацыйных будынках. Дый сама гульня праходзіць больш на ўскраінах. А спачатку было шмат блытаніцы. Напрыклад, нежк усё каманды адмаля адначасова падаклілі да «Форума», і ўсе ў той час былі на чужынах. Вышлі добра апрапарытыя навадэльнікі рэстарана пакурываць на вуліцу, а тут з'явіліся перамазаныя персанажы, якія паспелі

палазіць па рэчцы, і прыняліся ўсюды святці ліхтарыкамі.

Навакольныя на гэта рэагуюць па-рознаму. Хто шарахаецца, хто смеяцца, хто абьякывае. А было, што начная вартавы і міліцыя выклікалі, маўляў, незразумелыя асобы шастаюць, нешта вынохваюць.

Каб гульня не надукаўна, оргі стараюцца зрабіць заданні разнастайнымі, прыдумваюць ім сюжэтныя лініі. Узяць, напрыклад, апошнія туры. Адна была пабудавана паводле матываў твораў Барыса Акуліна, другая — па кнізе «Востраў скарабаў». А таму літаратурныя заданні аказаліся абавязковымі.

— Усё пачалося з таго, што Фандорын прыехаў у гасцінцу, якая знаходзілася за 7 міль ад горада. Тут жа прышоў фота Напалеона і маршала Дава. Гэта значыць, што гаворка ідзе пра вёску Салтанавы Магілёўскага раёна, дзе ўстаноўлены помнік героям Айчынай вайны 1812 года, — успамінае Юры.

Для выканання заданняў патрабавалася наяўныя грошы, люстэрка, гумавыя боты, гумавыя пальчаткі, каало карт з 54 тлум, кветк кветка і лупа. Усё гэта потым адыграла сваю ролю.

Заданне: «Сябры называлі я Селяджом, муж звяртаўся да яе больш ласкава — Мінога. Тавар у яе быў падарознай якасці, але Фандорын яе не спыніла. Аднак тое, што ён убачыў, перасягнула ўсё яго чаканні». Можна адразу зразумець, пра што гаворка?

— Пакуль мы шукалі рыбнае базу, магазін «Залатая лямпа», тое, што наогул можа быць звязана з рыбай, наш чалавек знайшоў адказ у Інтэрнэце, — расказвае ігракоў. Аказваецца, што гэта Крупскі Юрыя Ленін зваў Міногай, а сябры

— Сяляджом. Значыць, нам трэба ехаць на вуліцу Крупецкая. Праз паўгадзіны прыйшла першая падказка: «Валодзя быў супраць таго, каб Надзя сама займалася «Таварам», аднак час быў складаны...».

— У пачатку вуліцы Крупецкая ёсць вуліца Таварная. Далей значалася: «Фандорын падняўся на другі паверх. Узаяўшы ўсё неабходнае, ён не ўтрымаў перад спакускай і залез на гарышча». Знаходзім двухпавярховыя закінутыя дом, у якім і напісаны код. Але да гэтага ж тэма дадумалася. Не заўважыўшы зразу, што людзі хочучь сказаць, бо ў іх сваёя логіка.

— Мама пытаецца: «Ты што, дурань? Ці на рабоце за тыдзень мала стамляешся, каб потым усю ноч па гораду націсцаць? Але мне ж сапраўды вельмі цікава, — расказвае Юры. — У камандах людзі розных узростаў. Мабыць, дарослая проста не нагулялася. Хочацца нейкага ўзрушэння. Я, напрыклад, наогул аддачыцца не ўмею, у выхадныя ляжу, не ведаю, чым заняцца. А тут мне прудумалі забаву.

Гульня праводзіцца раз у тры тыдні. У пераных бываюць боюны. Нежк каманды сабраліся ў Плечорскі леспарку і кідалі на дальнасьць валёнкі, вазілі адзін аднаго ў чалавечыя запыржжы. Або абядаюць спісаць паўгадзіны таму, што прынясе значок парашутыста, які здзейсніў 100 скачкоў, або «чырвоны» дыплом выпускніка «машыны».

— Гэта інтэлектуальная гульня, — запэўнівае Валяцін. — Трэба вельмі добра ведаць гісторыю горада, умець шукаць, разгадваць загадкі, карыстацца Інтэрнэтам. А прышчы адзін — ты хочаш быць першым. І асабліва незвычайнае адуванне ўзнікае, калі разумееш, куды ехаць. І ты ўжо не заўважаш дажджу або 20-градуснага марозу. Ліхтарык уключыць — і наперад.

Алена КАЗЛОВА.

ВЫКАРАНИЦЬ ГАНДАЛЬ ЖЫВЫМ ТАВАРАМ

ААН і яе партнёры прыступілі да рэалізацыі ініцыятывы Беларусі пакончыць з «сучасным рабствам» у форме гандлю людзьмі. Большасць яго ахвяраў — жанчыны і маладыя дзяўчаты. Многія з іх вымушаны займацца прастытуцыяй або сутыкаюцца з іншымі відамі саксуальнай эксплуатацыі.

Мужчыны, якія сталі ахвярамі гандлю людзьмі, аказваюцца на палі, у шахтах і рудніках або на іншых брудных і небяспечных працоўных месцах Гандлю людзьмі — злычынства, а таму носіць падпольны характар. Па гэтай прычыне дакладныя лічбы яго аб'ёму застаюцца недаступнымі. Многія спецыялісты мяркуюць, што лічбы ў 2,5 мілья ахвяраў (яе называюць міжнароднай эксперты), якія знаходзяцца ва ўмовах няволі пад удзеяннем фізічнага або псіхалагічнага насілля, уяўляе сабой толькі вярхі куды больш масіўнага айсберга.

Паводле падліку Міжнароднай арганізацыі працы, колькасць людзей, якія сталі ахвярамі рабскай працы, складае як мінімум 12,3 мільёна чалавек.

Гандаль людзьмі ператварыўся ў вялікі бізнес. Паводле ацэнкі экспертаў ААН і іншых арганізацый, агульны кошт рынку злучынага гандлю людзьмі складае каля 32 мільярд долараў ЗША, пры гэтым прыкладна 10 мільярд а складаюць абароты ад пераацэначковага «продажу» людзей.

Гандаль людзьмі з'яўляецца глабальнай праблемай, якая дасягнула на працягу апошняга дзесяцігоддзя маштабаў эпідэміі. Ніводна краіна свету не мае імунітэту супраць таго, каб не стаць крыніцай, пунктам назначэння або транзітным этапам у гандлі людзьмі.

Адной з мэтаў беларускай ініцыятывы з'яўляецца павышэнне ўроўню інфармаванасці грамадства ва ўсім свеце аб гэтай праблеме, распрацоўка шырокай стратэгіі выкаранення гандлю «жывымі таварам».

Леанід ТУГАРЫН.

Завярэю Начальнік Управлення па цэнным бумагам Главнаго упраўлення Міністэрства фінансав Рэспублікі Беларусь па г. Мінску В.Н. Омелянович 2007

УТВЕРЖДЕНО Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белгазпромбанк» от 29.01.2007, протокол № 1

Краткая информация об открытой подписке на акции шестого выпуска Совместного белорусско-российского открытого акционерного общества «Белгазпромбанк»

1. Наименование эмитента:

на русском языке: Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;

на белорусском языке: Сумеснае беларуска-расійскае адкрытае акцыйнае таварыства «Белгазпромбанк»;

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего:

Эмитент является юридическим лицом с момента его регистрации в Национальном банке Республики Беларусь, дата и номер государственной регистрации: 28.11.1997, № 16. Общая лицензия № 16 от 01.04.2002, генеральная лицензия № 19 от 01.04.2002.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):

202121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, тел./факс: (017) 206-77-40, Электронный адрес: bank@bgpb.by.

4. Основные виды и срок деятельности Эмитента:

Основной целью Эмитента является оказание всех видов банковских услуг юридическим и физическим лицам, направленным на получение прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляет банковскую деятельность, включающую в себя следующие составляющие услуги (банковские операции):

- привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания физических и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;

валютно-обменные операции; купля-продажа драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

привлечение и размещение драгоценных металлов и (или) драгоценных камней во вклады (депозиты); выдача банковских гарантий; доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;

инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей; выпуск в обращение банковских пластиковых карточек;

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и (или) юридических лиц;

управление инвестиционным проектом (функции заказчика (застройщика) и (или) инженерной организации в строительстве).

Виды деятельности, для осуществления которых требуется получение разрешения (лицензии) государственного органа, осуществляются только после получения такого разрешения (лицензии).

Эмитент не вправе осуществлять производственную и (или) торговую деятельность за исключением случаев, когда такая деятельность осуществляется для его собственных нужд.

Эмитент не вправе осуществлять страховую деятельность в качестве страховщика.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента за отчетный год и квартал (при принятии решения о проведении открытой подписки (продаже) на ценные бумаги в первом квартале — за предыдущий отчетный год и третий квартал), предшествующие дате принятия решения о проведении открытой подписки (продажи) на ценные бумаги:

млн. белорусских рублей

Table with 3 columns: Наименование показателей, 01.01.2006, 01.10.2006. Rows include indicators like production funds, assets, liabilities, etc.

11. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям:

Размер дивидендов в расчете на акцию утверждается общим собранием акционеров. Дивиденды не выплачиваются по акциям, выкупленным Эмитентом и находящимся на его балансе.

Выплата дивидендов по акциям производится по адресу: 202121, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. По желанию акционера возможен перенос даты его учета дивидендов в безналичном порядке по указанному акционером банковским реквизитам.

Сроки расчета и выплаты дивидендов определяются общим собранием акционеров.

12. Преимущественное право акционеров, владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, на покупку дополнительно выпускаемых акций и сроки реализации этого права:

Акционеры Эмитента имеют право на преимущественное приобретение вновь выпускаемых акций. Данное право может быть реализовано в любое время в течение подписки.

13. Место и время проведения открытой подписки:

Подписка и ознакомление с более подробной информацией (проспектом эмиссии) будет осуществляться по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, тел./факс: (017) 206-77-40, 218-36-26.

В течение срока проведения открытой подписки ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 09 до 17 часов.

14. Срок проведения открытой подписки:

Подписка на акции шестого выпуска начинается с даты опубликования в печати заверенной в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации и проводится в течение 6 месяцев с данной даты.

15. Цель проведения открытой подписки:

Увеличение собственного капитала Эмитента, для повышения финансовой устойчивости.

16. Направление использования средств, полученных в ходе проведения открытой подписки:

Средства, привлеченные в ходе открытой подписки, будут направлены на пополнение оборотных средств Эмитента.

17. Условия досрочного прекращения проведения открытой подписки:

В случае достижения объявленной суммы эмиссии Эмитент вправе досрочно прекратить открытую подписку на акции.

18. Порядок действий в случае превышения либо недостижения объявленного уставного фонда:

В случае превышения либо недостижения в результате подписки объявленного уставного фонда об-

Извещение о проведении аукциона 25 апреля 2007 года УП «Минский городской центр недвижимости» проводит 60-й открытый аукцион на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет) нежилых неиспользуемых помещений коммунальной собственности г. Минска

Table with 5 columns: № лота, Тип помещения, адрес, целевое назначение, Арендная площадь, кв. м, Начальная цена, тыс. руб. Rows include lots 1-35 with various property details.

Table with 5 columns: № лота, Тип помещения, адрес, целевое назначение, Арендная площадь, кв. м, Начальная цена, тыс. руб. Rows include lots 43-66 with various property details.

размещение их на счета; финансирование под уступку денежного требования (факторинг); предоставление физического и (или) юридического лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);

перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Операции, для осуществления которых требуется получение разрешения (лицензии) или согласия Национального банка Республики Беларусь, осуществляются только после получения такого разрешения (лицензии) или согласия.

Эмитент помимо указанных банковских операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь вправе осуществлять следующие виды деятельности:

поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме; доверительное управление драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями;

операции (сделки) с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями; лизинговую деятельность; консультационные и информационные услуги;

выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными бумагами; операции с использованием банковских пластиковых карточек, за исключением операции по выпуску в обращение банковских пластиковых карточек;

приобретение права (требования) исполнения обязательств в денежной форме от третьих лиц; деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц, включающую в себя следующие составляющие услуги:

\* Целевое назначение помещений определяется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 года № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности» и предусматривает:

«Производственное целевое использование» — использование помещений для размещения руководителей, органов управления и контроля юридических лиц и их структурных подразделений, а также специалистов по снабжению и сбыту, финансово-экономических служб, бухгалтерий;

«Производственное целевое использование» — использование помещения непосредственно для выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг с размещением на арендуемых площадях рабочих и специалистов, а также для складирования продукции, товаров. К помещениям производственного целевого использования относятся также помещения актовых, спортивных, выставочных залов, подсобные помещения, предназначенные для обслуживания деятельности юри-

щее собрание акционеров вправе принять решение об увеличении либо уменьшении объявленного уставного фонда.

19. Условия отказа от заключения договора:

Инвестор может быть отказано в подписке в случаях нарушения условий подписки, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок возврата средств инвестором при отказе от выпуска акций (запрете проведения открытой подписки):

При отказе от выпуска акций (запрете проведения открытой подписки) взносы инвестором возвращаются не позднее 30 дней с даты принятия решения об отказе от выпуска акций (запрете проведения открытой подписки).

21. Номер расчетного и валютного счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой подписки на акции, наименование и код обслуживающего банка:

Средства, поступившие в счет пополнения уставного фонда размещаются на временных счетах для аккумуляции средств в счет оплаты уставного фонда в «Приорбанк» ОАО: № 1713007420139, код 749, BYB, № 1713007428144, код 749, RUR, № 1713007425150, код 749, USD, EUR.

22. Место и время ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии акций):

Ознакомление с более подробной информацией (проспектом эмиссии) будет осуществляться по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, тел./факс: (017) 206-77-40, 218-36-26.

Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 09 до 17 часов.

Председатель правления В.Д. Бабарико Главный бухгалтер Т.М. Пивовар

ПАНЯДЗЕЛАК, 16 КРАСАВІКА

6.50 «Прягоды Бурцаіна». Мультифільм. 7.55 «Добрай раніцы, Беларусь».

9.00, 12.00, 15.00 Навіны. 9.40 ЕўраФэст. Уздэльнікі «Еўрабачання-2007».

11.00, 17.45 Серыял «Кяханне як каханне». 12.10 Меладрама «Нічога страшнага».

14.00 У свеце матаўраў. 14.30 Вакол планеты. 15.10 Навіны рэгіёна. 15.25 ЕўраФэст. Дзень за днём.

15.35 Альманах падарожжаў. 16.00 Маст. фільм «Беражы мяне, мой талісман».

17.20 Фігуры. 18.50 Час спорту. 21.00 Романтичная камедыя «Сведка на вяселлі».

Олі — пісьменнік-няўдачкі, які мае самую паспяўную работу. Дзелавае ё, яго жыццё ўжо пазбаўлена ўсякага сэнсу.

21.35 Меладрама «Прыгажуня». 23.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс. 0.25 Усе стыхіі.

7.00 «Наша раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.05 Контурсы. 10.10 «Дыханне планеты».

10.40 Казка «Легенда пра Камелота». 11.35 «Дзікі маладняк». «Пазнаючы свет».

12.05 «Дзве зоркі». 14.10 Камедыя «Формула Зеро».

16.10 Гісторыя песні. 17.10 Маст. фільм «Танга і Кэш».

Гэтая паліцэйская, якая сапернічае адзін з адным, маючы адну агульную рысу: кожны думае, што ён самы лепшы і кожны мае бяспстрыжыя доказы гэтага.

19.25 «Нахай мяне». 20.50 Ток-шоў «Выбар». 21.45 Меладрама «Вам пісьмо».

Джо і Кэтрін знайшлі адзін аднаго па Інтэрнэце і з задавальненнем перапісваюцца.

5.20 Маст. фільм «Бабуся». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.25 Навіны.

7.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы!

7.25, 8.25, 11.50 «Дзелавае жыццё».

7.45, 8.45 «Зона Х». 9.05, 19.55 Серыял «Адчайная хатняя гаспадыня».

9.50 «Здароўе». 10.30, 17.50 Серыял «Кяханне як каханне».

11.25 Раўнавага: асроддзе пражывання.

12.10 Дэтэктыў «Гонкі па вертыкалі».

13.30 Дак. фільм «Закаханая пасажыры».

14.25 Час кіно. 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.

15.30 Мультифільм. 15.45 Серыял «Старшакласнік».

16.20, 1.05 Серыял «Дзядуля маёй мары».

16.45 Серыял «Набярэжная Арфеўр, 36».

18.50, 1.00 «Зона Х». 19.35 «Nota Bene».

21.00 «Панарамы». 21.40 «Вылучаючы дзіцячыя сэрцы».

22.05 Драма «Паручыцель». 0.50 Дзень спорту.

Тэхнічная прафілактыка з 9.05 да 15.00 (Пісск, Светлагорск, Бабруйск).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15 Нашы навіны.

9.05 «Наша раніца». 9.05 Меладрама «Вам пісьмо».

11.05, 21.05 Серыял «Не радзіца прыгожай».

12.00 «Малахаўт».

13.05 Серыял «Аляксандраўскі сад».

14.30 «Кантрольная закупка».

15.00 «Лаліта. Без комплексаў».

16.10 Серыял «Тайны Смалвіяў».

17.05 «Нахай гавораць».

18.15, 21.00, 20.30 Навіны спорту.

18.20 Серыял «Сябры».

18.55 Серыял «Сёстры па крыві».

20.00 Час. 22.10 Серыял «Застацца ў жыццё».

23.35 Тэорыя неверагоднасці. «На раду напісана».

7.00 «Ранішня падзардак». 8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод».

8.50, 15.50 Навіны культуры. 9.00 «У гэты дзень».

9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс».

ца. У Джо ёсць дзівічына, у Кэтрін — хлопец, але раскрывае душу яго могуць толькі ў пісьмах.

0.00 Драма «Хто баіцца Вірджыні Вульф?».

6.55 Ф. Ранеўская ў камедыі «Падкідыш». 8.05, 17.30 Серыял «Салодкі плод».

8.55, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс». 9.45 Дак. фільм «Падзеі культурнага жыцця-2006».

10.20 Серыял «Залатая цешча». 10.50 Добрыя навіны. 11.20 Тэлебарометр.

11.35 Школа рамунту. 12.20 Жаночая ліга. 12.45 Маст. фільм «Русь спрадвечная».

13.00 Серыял «Незамная гошця». 17.00 Дак. серыял «Архітэктурныя шэдэўры».

19.30 Ядзім дома. 20.05 Кальханка. 20.25 Серыял «Крутыя павароты».

1-я серыя. Папулярны спецыял у запусце пайшоў у манастыр, але, зразумела, што манашам яму не стаць, перакалімаваў у талісмані.

21.25 Хакей. Формула гульні. 21.55 «Хакей для ўсіх». Фінал 6-га чэмпіянату Мінска сярэд аматараў.

22.15 Футбол. Чэмпіят Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура. 23.10 Серыял «Чаго бажаць мужчыны, або Сяц у невялікім горадзе».

6.05 «Міншчына». 6.15 «3 чаго пачынаецца раніца».

7.30 «Тыдзень». 8.45 «Вялікае снаддэнне». 9.20 «Народжаныя ў СССР».

10.00 «Спартыўны тыдзень». 10.30 «3 дакладных крыніц».

10.50 Маст. фільм «Неверагодныя прыгоды Карыка і Валі».

13.00 «Ёсць кантакт». 13.30 «Культурнае жыццё».

14.00 «Прыватныя гісторыі». 14.50 Муз. фільм «Востраў загінуў карабляў».

17.20 «Смерш». Дак. фільм. 17.50 «Званая вярца 3».

18.40 «Фантастычныя гісторыі». «Ва ўладзе палтэргейста».

19.30 «24 гадзіны». 20.05 Меладрама «Лапачка».

22.25 Студыя 60—90. 22.30 Маст. фільм «Дуброўскі».

7.00, 19.40 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.30 «Метэапрагноз».

7.10 Маст. фільм «Дзесяць прычын маёй нянаві».

8.45 «К-гульня». 9.00 «Клуб 700».

9.30 «К-віда для дзяцей». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні».

11.00 Маст. фільм «Апошні рэйд».

13.00 «Лаві момант!».

13.15 «Тэлечат — «8 канал».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

16.55 Навіны кіно. 17.00 Серыял «Свавольнікі».

19.00 Дак. серыял «Гісторыя, якая здзівілі свет».

19.20 «Топ-8».

19.30 «Сад і агарод плюс».

19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі».

19.45 Серыял «Лічбы».

20.45 «Вечарніца».

21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

21.15 Трылер «Жанчына-кошка».

7.00 Маст. фільм «Вольны вецер».

«Рэпарцёр СТБ». 22.30 Маст. фільм «Партнёры ў дзеянні».

Тад хавае параненага Джака ў сабе ў падвале, спадзеючыся атрымаць за яго выкуп, але ў хуткім часе разумее, што цяпер толькі ён можа даламагчы невінаватаму.

0.10 «Сталічны футбол». 0.40 Драма «Маё жыццё».

6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Каралева Марго».

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».

8.45 Казахстан: старонкі гісторыі. 9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння.

9.30 Любімыя акцёры: Юры Якаўлеў. 9.45 Казкі нашага дзяцінства. «Ляўшкі».

12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Маст. фільм «Дуброўскі».

13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс. «Лётны атрад».

15.00 «Хіт-экспрэс». 16.00 Серыял «Максімо ў маім сэрцы».

17.00 Дак. серыял «Самыя прыгожыя дамы свету».

18.00 Акцэнтны. 19.15 «Цік-так».

19.30 Кірава, 17. 21.00 Серыял «Высакародныя махляры».

22.00 Акцэнтны. 7.00 «Сад і агарод».

7.05, 21.05, 23.30 «Метэапрагноз».

7.10 Маст. фільм «Дзесяць прычын маёй нянаві».

8.45 «К-гульня». 9.00 «Клуб 700».

9.30 «К-віда для дзяцей». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні».

11.00 Маст. фільм «Апошні рэйд».

13.00 «Лаві момант!».

13.15 «Тэлечат — «8 канал».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

16.55 Навіны кіно. 17.00 Серыял «Свавольнікі».

19.00 Дак. серыял «Гісторыя, якая здзівілі свет».

19.20 «Топ-8».

19.30 «Сад і агарод плюс».

19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі».

19.45 Серыял «Лічбы».

20.45 «Вечарніца».

21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

21.15 Трылер «Жанчына-кошка».

7.00 Маст. фільм «Вольны вецер».

«Гарача дзясятка». 10.05 «Аншлаг і Кампанія».

11.50 Драма «Адкрытая кніга».

14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.

14.40 Камедыя «Джуніёр».

16.30 У гарадку. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць.

17.10 Серыял «Кулагін і партнёры».

17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік».

19.45 Добрай ночы, малышы!

19.55 Серыял «За ўсё табе дзякую-2».

21.00 Серыял «Таталізатар».

22.00 Серыял «Закон і парадак».

23.10 Весткі+.

23.25 Збор сачыненняў. 23.30 «Гарадок».

0.20 «Прыватны дэтэктыў». 0.50 «Сінеманія».

8.00 «Сёння раніцай». 9.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзнем».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння.

10.20 «Кулінарны падынак».

11.15 «Кватэрнае пытанне».

12.10 «Следства віль...».

13.35 Серыял «Адвакат».

15.05 «Асабліва небяспечны».

15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

16.25 Камедыя «Заклад».

19.45 Серыял «Ідэёт».

20.55 Серыял «Мой генерал».

22.40 Серыял «Спадары прысяжаны».

5.00 «Настрой».

7.10, 17.50 «Расплата за грахі».

8.00 «Сёння раніцай». 9.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзнем».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння.

10.20 «Кулінарны падынак».

11.15 «Кватэрнае пытанне».

12.10 «Следства віль...».

13.35 Серыял «Адвакат».

15.05 «Асабліва небяспечны».

15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

16.25 Камедыя «Заклад».

19.45 Серыял «Ідэёт».

20.55 Серыял «Мой генерал».

22.40 Серыял «Спадары прысяжаны».

8.05, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».

8.10 Маст. фільм «Дамы запрашаюць кавалераў».

9.50 «Дэтэктыўныя гісторыі». «Камічныя забойствы».

10.15, 0.25 Патрыўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Паўдзёі.

10.50 «Пасткортпым».

11.55 Момант існы. 12.45 «Доказы віны».

«Вендэнта: стрэл з мінулага». 13.50 Мультипарад.

14.30 «У цэнтры падзей». 15.30 Новая «Часінка».

16.55 Дзелавае Масква. 17.20 Таццяна Наука ў праграме «Запрашае Барыс Ноткін».

18.55 Лінія абароны. 20.05 «Фаворскі». Серыял.

21.00 Серыял «Вікінг».

22.00 «Нічога асабістага». Інтэрнэт: прамая і яўная праграза.

22.55 Паўдзёі. 25-я гадына. 23.25 Збор сачыненняў.

23.30 «Гарадок».

0.20 «Прыватны дэтэктыў». 0.50 «Сінеманія».

9.30 Супербайк. Чэмпіят свету ў Іспаніі.

10.30, 1.45 Мотаспорт па выхадных.

11.00 Марафон. Парыж. 12.00 Тэніс. Турнір АТР ў Іспаніі.

13.00 Тэніс. Турнір WTA ў ЗША.

14.00 Снукер. 16.00 Веласпорт. Пра тур. Парыж—Руба.

17.00 Марафон. Бостан. 19.30 Вось гэта дзіва!!!

20.00, 2.15 Тэніс. Спецыял-пуск.

20.15 Сумо. 22.15 Футбол. Еўрагульы.

23.00 Байбоўскі клуб. 1.15 «Eurosport Buzz».

5.00 «Настрой».

7.10, 17.50 «Расплата за грахі».

8.00 «Сёння раніцай». 9.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзнем».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння.

10.20 «Кулінарны падынак».

11.15 «Кватэрнае пытанне».

12.10 «Следства віль...».

13.35 Серыял «Адвакат».

15.05 «Асабліва небяспечны».

15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

16.25 Камедыя «Заклад».

19.45 Серыял «Ідэёт».

20.55 Серыял «Мой генерал».

22.40 Серыял «Спадары прысяжаны».



# Рэспубліканскае ўнітарнае вытворчае прадпрыемства «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман»:

## У НАГУ 3 ЧАСАМ

### Айчыннаму флагману тытунёвай галіны — 146 гадоў



Даўно прыкметна, што жыццё кожнага з нас традыцыйна складаецца з белай і чорнай палос. Гэта значыць, што сёння чалавеку на ўсё 32 зубы можа ўсміхацца спадарыня ўдача і будзе шанцаваць абсалютна ва ўсім. А заўтра лёс можа прыпадзецца такіх «сюрпрызы», з якімі падчас даволі цяжка справіцца. У разрэзе такіх жыццёвых законаў можна разглядаць і жыццё-быццё шматлікіх айчынных прадпрыемстваў. Сярод іх — Рэспубліканскае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман». За свае амаль паўтары сотні гадоў працоўнай біяграфіі «табачка», як яе пячотна называюць у народзе, шмат чаго пачыла на сваім вяку, была і падзенні, і ўзлёты. У канцы XIX стагоддзя яна уваходзіла ў лік вядучых тытунёвых вытворчасцяў не толькі Паўночна-Заходняга краю і Польшчы, але і ўсёй Расійскай імперыі. І гэта нягледзячы на тое, што канец XIX—пачатак XX стагоддзя звязаны са з'яўленнем у Беларусі мноства тытунёвых фабрык. У часы Савецкага Саюза прадпрыемства лічылася флагманам тытунёвай галіны і уваходзіла ў тройку буйнейшых вытворцаў цыгарэт і папярсоў у СССР.

Сярод мноства выпрабаванняў, якія выпалі на ГТФ «Нёман» апошнім часам, бадай, асобна стаіць пачатак XXI стагоддзя, калі пасля правядзення грандыёзнай рэканструкцыі фабрыцы не ўдалося дасягнуць неабходных абаротаў, каб выйсці з крызісу. Праўда, выхад усё ж быў знойдзены ў асобе Юрыя Чарнышоў, які дагэтуль шмат гадоў аддаў рабоце ў сістэме канцэрна «Белдзяржхарчпрам» на пасадзе дырэктара Весялюскага крухмальнага завода, што ў Барысаўскім раёне. Дзякуючы істотнай дзяржаўнай падтрымцы, ініцыятыўнасці і грамадзям падыходу да работы новага кіраўніка прадпрыемства менш чым за два гады на ГТФ «Нёман» змаглі не толькі спыніць спад вытворчасці, але і нарасціць аб'ёмы настолькі, што цяпер прыходзіцца працаваць без выхадных круглыя суткі. Зараз прадукцыя Рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман» заваявала амаль 65 працэнтаў айчыннага рынку. Галоўнае, лічыць гендырэктар Гродзенскай «табачкі», ніколі не пасаваць перад цяжкасцямі, а ўпарта і настойліва ісці наперад...



Генеральны дырэктар ГТФ «Нёман» Юрыя Чарнышоў. У часы Савецкага Саюза фабрыка па праву лічылася флагманам айчыннай вытворчасці цыгарэт і папярсоў, уваходзіла ў тройку буйнейшых вытворцаў дадзенага віду прадукцыі ў краіне.

## ДЗЕНЬ СЁННЯШНІ

На Гродзенскай тытунёвай фабрыцы «Нёман» дагэтуль з вялікай адказнасцю ставіліся і стаяць зараз да пастаўленых кіраўніцтвам дзяржавы задач: вярнуць да канца 2008 года даўгатаэрміновы грашовы крэдыт, узяты пры былым кіраўніцтве прадпрыемства на мадэрнізацыю вытворчасці. Дзякуючы станоўчай дынаміцы і росту аб'ёмаў на сёння ўжо ўдалося вярнуць 7,5 мільярда рублёў з запланаваных 25,3 мільярда на 2007 год. Крыху менш — 24 мільярды рублёў — неабходна будзе пагасіць у наступным годзе. Пры грандыёзнасці гэтых задач з ГТФ «Нёман» ніхто не здымаў абавязальнасць на вышэйшым узроўні. Гэта значыць, што на беларускі рынак вялікімі патокамі, прычым у бязмежнай колькасці, змогуць хлынуць цыгарэты з Расіі знакамітых марак «Філіп Морыс» і іншых. Зрэшты, на прадпрыемстве рынкуцца да работ у новых рынковых умовах. Тут штодня працягваюць над выпускаем новых марак уласных цыгарэт, для чаго былі запрошаны замежныя блэндэры, якія дапамагалі стварыць многія тытунёвыя мескі. Работы гэта, гаворыць Юрыя Чарнышоў, надзвычай сур'ёзна, адказна і карпатліва. Бо толькі для акружэння пачкі, але і арганізаваць выпуск поўнай лінейкі цыгарэт кампаніі «Брычці-Амерыкан Табако». Многія з іх у рамках імпартазамышчэння ўжо выпускаюцца на ГТФ «Нёман». Гэта Alliance і Viceroy ў некалькіх пазіцыях. У самых бліжэйшых планах — выпуск новых марак БАТА. Гэта — PALL MALL і LUCKY STRICKE. Некалькімі гадамі пазней будзе асвоены выпуск цыгарэт KENT. Зрэшты, указаныя маркі цыгарэт традыцыйна лічацца мужчынскімі, хоць і выпускаюцца ў раздзе-

ле «лёгка», «суперлёгка». У планах прадпрыемства — закупка цыгарэтна-упакоўчай машыны для вытворчасці цыгарэт фармата «Супер Слім». Гэта так званыя жаночыя, тонкія цыгарэты, якія пакуль пастаўляюцца ў нашу краіну па імпарце. Праўда, такія грандыёзныя планы ГТФ «Нёман», калі ў кароткіх тэрмінах неабходна разлічыцца са старымі даўгамі і знайсці фінансавыя патокі для ўвасаблення ў жыццё новых планаў, можа парушыць некаторыя змяненні дзяржаўнай палітыкі ў рамках падтрымкі айчыннага вытворцы. Размова зараз пра магчымую адмену квот з 1 кастрычніка 2007 года на ўвоз імпартных цыгарэт. Гэта значыць, што на беларускі рынак вялікімі патокамі, прычым у бязмежнай колькасці, змогуць хлынуць цыгарэты з Расіі знакамітых марак «Філіп Морыс» і іншых. Зрэшты, на прадпрыемстве рынкуцца да работ у новых рынковых умовах. Тут штодня працягваюць над выпускаем новых марак уласных цыгарэт, для чаго былі запрошаны замежныя блэндэры, якія дапамагалі стварыць многія тытунёвыя мескі. Работы гэта, гаворыць Юрыя Чарнышоў, надзвычай сур'ёзна, адказна і карпатліва. Бо толькі для акружэння пачкі, але і арганізаваць выпуск поўнай лінейкі цыгарэт кампаніі «Брычці-Амерыкан Табако». Многія з іх у рамках імпартазамышчэння ўжо выпускаюцца на ГТФ «Нёман». Гэта Alliance і Viceroy ў некалькіх пазіцыях. У самых бліжэйшых планах — выпуск новых марак БАТА. Гэта — PALL MALL і LUCKY STRICKE. Некалькімі гадамі пазней будзе асвоены выпуск цыгарэт KENT. Зрэшты, указаныя маркі цыгарэт традыцыйна лічацца мужчынскімі, хоць і выпускаюцца ў раздзе-



## 3 ГІСТОРЫІ КУРЭННЯ ТЫТУНЮ...

- 6000 гадоў да нашай эры Паводле ацэнкі экспертаў, тытунёвы куст поўнацю сфарміраваўся і прыняў цяперашні выгляд.
- 600—1000 гг. да н.э. Гватэмала
- Першае ацэннае выяўленне курчылшчыка. Знойдзены гліняны посуд, на якім намаляваны індыец Мая, які курчыць скураныя лісты тытуню, перацягнутыя ніткай. Курчэнне індзейца Мая называлі сікар.
- 15 кастрычніка 1492 года тытуню быў прапанаваны Хрыстафору Колумбу амерыканскім індзейцам як падарунак.
- 1497 год. Роберт Пэйн, спадарожнік Колумба ў другім падарожжы 1493 года, піша сваю першую справаздачу аб тытуні і яго выкарыстанні.
- 1519 год. Мексіка. Картэз заваявае сталіцу ацтэкаў і сустрэкае там людзей, што курылі прататыпы нашых цыгарэт.
- 1531 год. Санта-Дамінга. Пачынаецца еўрапейская культура тытуню.
- 1558 год. Першае з'яўленне тытуню ў Партугаліі.
- 1559 год. Першае з'яўленне тытуню ў Іспаніі.
- 1633 год. Масачусет (ЗША). Забараняецца публічнае курэнне тытуню.
- 1634 год. Расія. Цар Аляксей ўводзіць пакаранне за курэнне. Першае паршэнне — порка. Вырыванне ноздры і ссылка ў Сібір, другое — смяротная кара.
- 1847 год. Англія. Філіп Морыс адкрывае свой першы тытунёвы магазін, у якім прадаюцца турчызныя цыгарэты ручной скруткі.
- 1854 год. Англія. Уладальнік лонданскага тытунёвага магазіна Філіп Морыс пачынае вырабляць свае ўласныя цыгарэты.
- 1861 год. Па прапанову Лейбы Шарашэўскага створана Гродзенская тытунёвая фабрыка.



**Сёння ГТФ «Нёман» працуе з поўнай загрузкай і забяспечвае работай звыш 1000 чалавек, якія маюць значны вопыт работы ў тытунёвай прамысловасці. У тым ліку кіруючы састаў — лепшых айчынных кіраўнікоў.**

Высокая якасць цыгарэт з фільтрам маркі ГТФ «Нёман» пацярджаецца пастаянным ростам іх продажаў.

## ЯКАСЦЬ — ПЕРШ ЗА ўСЁ

На фабрыцы лічаць, што сучасны тытунёвы рынак патрабуе вытворчасці сучасных цыгарэт, якія прыносяць б найменшую шкоду здароўю чалавека, які, на жаль, далёка не заўсёды здумваецца, што курчыць. Таму ў плане якасці на ГТФ зроблена вельмі шмат. Адным з неамаляваных фактараў, якія пацярджаюць высокую якасць выпускаемай прадукцыі, з'яўляецца атрыманне фабрычнай перагі і адзінага ў тытунёвай галіне сертыфіката на адпаведнасць сістэмы менеджменту якасці міжнародным стандартам СТЕ ІСО 9001:2001. Адметна, што гэты дакумент сапраўды не толькі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, але і пацверджаны Галоўным нямецкім таварствам на акрэдытацыі і нямецкім саветам па акрэдытацыі.

Цыгарэты, перш чым даць «дабро» на іх масавы выпуск. На асаблівым кантролі прадпрыемства якасць цыгарэт, якія выпускаюцца сумесна з кампаніяй «Брычці-Амерыкан Табако». Прадстаўнікі гэтай кампаніі ў любы момант могуць прыехаць у Беларусь і зрабіць дзесяткі кантрольных заездаў сваіх цыгарэт у розных гандлёвых пунктах і нават частку з іх адрываць у Германію, дзе незалежнай камісіяй робіцца іх экспертыза. Летас ужо быў такі аўдыт, і вядомай «некадыцы» прад'яўлена не было. Зараз калектыў прадпрыемства сумесна з БельДІМ праводзіць вялікую работу па падрыхтоўцы да патрабаванняў дырэктары 2001/37/ЕС Еўрапейскага парламента, які датычыцца якасці тытунёвых вырабаў. Пры вытворцы асноўнай прадукцыі праводзіцца сістэматычны аналіз якасці з прымяненнем статыстычных метадаў. Асноўнымі крытэрыям з'яўляюцца ўзнаўленне працэсу і доля рызыкі спахвіцка.

## ГЭТА БЫЛО НЯДАЙНА...

Архивныя матэрыялы сведчаць, што 17 ліпеня 1861 года Гродзенскім губернскім праўленнем разбіралася прашэнне купца Адама Гардона і Лейбы Шарашэўскага аб дазволе адкрыць у Гродне тытунёвую фабрыку. Просьба апошняга была задаволеная. Фабрычны бізнес Шарашэўскіх практычна стаў раўнасным некалькіх вядомых цяпер на Захадзе фірмаў. У 1847 годзе была заснавана кампанія «Philip Morris», якая спецыялізавалася на пачатку на шыраўцах ручной скруткі з турчызкага тытуню. У 1849 годзе ў Сент-Луісе заснавана кампанія «J.E.Liggett and Brother», а ў 1850 годзе ў Яраслаўлі (Расія) пабудавана тытунёвая фабрыка «Балканская зорка».

Атрымаўшы ў спадчыну ў 1880-х гадах невялікую вытворчасць ад свайго бацькі Лейбы, ён, дзякуючы сваім адмысловым прадпрыемлівым здольнасцям, вывеў Гродзенскую фабрыку ў лік вядучых тытунёвых вытворчасцяў не толькі Паўночна-Заходняга краю і Польшчы, але і Расійскай імперыі. У далейшым ён першы і адзіны наладзіў вытворчасць папярсоў. Высокі патрабаванні да якасці прадукцыі былі характэрны для купцоў Шарашэўскіх, бо надлісны на іх гаварылі: «Якчас супраць раўнашага значна палешана». Прадукцыя фабрыкі была шырока вядома як у Расійскай імперыі, так і за яе межамі. Фабрыка мела таварны знак, зацверджаны ўрадам Расіі, і выпускала курчылшчыны тытуню, папярсы, сігары і махорку.

За адносна кароткі час прадукцыя Гродзенскага прадпрыемства змагла заваяваць вялікую папулярнасць у свеце курчой. У 1882 годзе на прамысловай выставе ў Маскве папярсы Гродзенскай тытунёвай фабрыкі былі ўдастоены медала Аляксандра Імператара Усерасійскага. «Серабро» было заваявана праз два гады ў Амстэрдаме і Новым Арлеане. А крыху пазней — і ў Парыжы.

- Пасля ўз'яднання Заходняй Беларусі ў СССР у 1939 годзе пачалася рэканструкцыя прадпрыемства, аднак у пачатку Вялікай Айчыннай вайны фабрыка была практычна поўнацю разбурана. Аднаўленне яе пачалося толькі пасля 1945 года.
- У 1964 годзе ў Беларусі створана вытворчае аб'яднанне «Нёман», і Гродзенская тытунёвая фабрыка стала галоўным прадпрыемствам аб'яднання.
- 29 снежня 2000 года ГТФ «Нёман» была зарэгістравана Гродзенскім выканаўчым камітэтам як «Рэспубліканскае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман».
- Сённяшні спосаб ГТФ «Нёман» — гэта высокі прафесійны ўзровень кіраўніцтва прадпрыемства, вялікая працаздольнасць калектыву, мадэрнізацыя вытворчасці.
- У адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па развіццю Гродзенскай тытунёвай фабрыкі «Нёман» ад 19 ліпеня 1999 года № 1106, на РВУП «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман» была пачата рэканструкцыя прадпрыемства, якая праводзілася без спынення дзеючай вытворчасці і завершылася ў 2002 годзе. Праўда, пасля мадэрнізацыі вытворчасці тэмпы росту прадукцыі былі вельмі павольнымі. Адбывалася запаленне беларускага рынку танным імпартам... Сітуацыя да лепшага змянялася пасля даламогі ГТФ «Нёман» дзяржавы і прыходу на пост кіраўніка прадпрыемства Юрыя Чарнышоў.



**НАШ АДРАС:**  
Рэспубліка Беларусь, 230771,  
г. Гродна, вул. Арджанікідзе, 18  
www.tabak.by  
e-mail: info@tabak.by  
Адрэс маркетынгу:  
Тэл.: +375-152-522-076;  
522-074.  
Тэл/факс: +375-152-522-075.  
Адрэс рэалізацыі:  
Тэл.: +375-152-525-206;  
524-952.  
Тэл/факс: +375-152-541-974.



## На ўсіх стадыях тэхналагічных працэсаў праводзіцца пастаянны кантроль якасці паўфабрыкатаў і гатовай прадукцыі

Для павелічэння аб'ёмаў выпускаемай прадукцыі на прадпрыемстве перагледзелі маркетынгавую палітыку.

ГТФ «Нёман» — адзінае ў краіне прадпрыемства, якое прапанаваў рэкламную гульні на званне лепшай аптовай арганізацыі па выбарчы квот і апаце за тытунёвыя вырабы. Згодна з умовамі гульні, той,

што на працягу года прадасць найбольшую колькасць прадукцыі ГТФ, атрымае адліку не сімвалічную грашовую прэмію — 150 мільёнаў рублёў. Сярод шматлікіх прадпрыемстваў Белкаспсаюза і аптовых баз Мінандлю найбольш развартлівай аказалася Бабруйскай аптовай база.

## НАШЫ ПАСТАЎШЧЫКІ

ГТФ «Нёман» закупляе высакажаснае сыравіну і матэрыялы для вырабы тытунёвай прадукцыі за мяжой. Тытуню пастаўляюцца больш чым з 20 краін свету, сярод якіх Індыя, Грэцыя, Бразілія, Кітай, Аргенціна, Інданезія, Калумбія, Балгарыя, Іран, Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, Ліван, Зімбабве, Малдова, Азербайджан, Балгарыя, Турцыя. Пастаўляюць матэрыялы ідуць у Германію, Францыю, Фінляндыю, Літву, Славенію, Расію, Балгарыю, Аўстрыю, Кітаю.

Праўда, ГТФ «Нёман» зараз актыўна супрацоўнічае і з айчыннымі пастаўшчыкамі. Сёння для прадпрыемства працуюць звыш дзесятка беларускіх партнёраў. Адны робяць фільтр, другія — фальгу, трэція — кардонную упакоўку... Такое супрацоўніцтва для ГТФ выгаднае.

- На здымках:**
1. Аналіз сыравіны праводзіць начальнік лабараторыі па кантролю Яніна Пяцельчыц.
  2. На каверцы тытуню.
  3. Машыніст-рэгулявальнік упакоўчай машыны Андрэй Шчаюк.
  4. Мантаж новага абсталявання.
  5. У калектыве фабрыкі шмат вопытных работніц. Плёнай працай вызначаюцца Святлана Пазняк, Аляксандра Паўловіч, Таццяна Раманова, Наталля Мышкавец, Аскана Герасімава.
  6. За дастаўку цыгарэт на упакоўчаную машыну адказвае Таіса Курчанка.
  7. На вытворчасці «начны» цыгарэт задзейнічана самае сучаснае абсталяванне.
  8. Дактарытныя расліны — характэрная прымета сённяшняй вытворчасці.
  9. Пра такое абсталяванне яшчэ некалькі гадоў таму можна было толькі марчыць.
  - 10—11. У заводскай лабараторыі дзейнічае комплекс абсталявання, які «раскурвае» цыгарэты не горш заўзята курчылшчыка і адначасова дакладна вызначае ўсе параметры якасці тытуню.
- Матэрыялы рэкламна-інфармацыйнай старонкі падрыхтаваў Уладзімір ЗДАНОВІЧ. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.**





Міхаіл СУПРУНОВІЧ:

# «НОВЫЯ МАШЫНЫ, ЯКІЯ ГАЗ СТАВІЦЬ НА ПАТОК

## НА СВАІХ ЗАВОДАХ У АНГЛІІ І РАСІІ, ЗАБЯСПЕЧАЦЬ АЎТАМАБІЛНАМУ ГІГАНТУ НА ВОЛЗЕ СУСВЕТНУЮ ВЯДОМАСЦЬ»

### 1. Замест уступу

Дзве апошнія нашы сустрэчы з генеральным дырэктарам вытворчага гандлёвага ЗАТ «БелГАЗаўтасэрвіс» Міхаілам СУПРУНОВІЧАМ кожны раз праходзілі роўна праз тры гадзі і чэтыры месяцы. Не ведаю, ці ёсць у гэтым супадзенні нейкая заканамернасць, але нашаму суразмоўцу заўсёды было што расказаць новага чытачам «Звязды». Восі і зараз навін хвала. Што-нішто мы паспелі заўважыць самі, пакуль падмыліліся на трэці паверх офіса. На першым паверсе, у адрозненне ад мінулых гадоў, было

шматлюдна — заказчыкі масава сталі каля вакацыяў, афармлялі пакупку ці сэрвіснае абслугоўванне аўтамабіляў, набыццё запасных частак да іх. Некаторыя чакалі сваёй чаргі тут жа, на лаўцы, а хто хацеў прабавіць час — глядзеў тэлевізар у спецыяльных пакоі для наведвальнікаў. Па ўсім было відаць, што «БелГАЗаўтасэрвіс» за той час, што мы не бачыліся з яго нязменным кіраўніком, на кліентуру пабагацеў.

З гэтага і пачалі нашу гутарку з Міхаілам Андрэевічам.

### 2. Новыя машыны на ГАЗе будуць выпускацца не замест «Волгі», а паралельна з ёю



«Вепр» ГАЗ-330811

— А што ўсё ж з легкавікамі, Міхаіл Андрэевіч? З той жа «Волгай», якой зусім нядаўна споўнілася 50 гадоў (знакамітаму ГАЗу-21)?

— Легкавыя аўтамабілі будуць дапаўняць гаму. Пасля аналізу рынку менеджары ГАЗа прыйшлі да высновы, што патэнцыйны «Волгі» вычарпаны не поўнацю, і яе выпуск будзе весіцца яшчэ прыкладна 4–5 гадоў. Таму пастаянна ўносяцца змены ў канструкцыю і дызайн. Вядуцца работы па змяненню салона («Волга» 2007-га мадэльнага года атрымала новы салон), інакш размяшчаюцца вузлы кіравання. Большая частка гэтых машын ужо зараз выпускаецца з рухавіком «Крайслер», у выніку «Волга» стала больш прыемнай, па расходу паліва і надзейнасці адпавядае еўрапейскім параметрам. Мінчане і госці беларускай сталіцы маглі бачыць яе ў каліфорніі на 3-й міжнароднай спецыялізаванай выставе «АўтаТэкс-2007» ў Нацыянальным выставачным цэнтры «БЕЛЭКСІПА».

Рынак яе збыту — у асноўным Расія і краіны СНД. Прынятыя ў апошні час лінігавыя праграмы на Расіі павінны паспрыць таму, што абноўлена «Волга» можа і ў далейшым выкарыстоўвацца даволі паспяхова.

У пачатку 2008 года ў Ніжнім пачнецца выпуск сучасных, дынамічных аўтамабіляў «Себрынг» на платформе «Крайслер-Себрынг». Планаўсць у тым жа годзе паставіць на канвее і «Максус», які закліканы канкураваць з такімі брэндамі, як «Форд» і «Мерседэс».

— Такім чынам, калі паспрабаваць сфармуляваць асноўныя мэты, якія ставіць зараз перад сабой «Група ГАЗ»...

— Па-першае, кампанія імкнецца застанца ў сямействе вядучых сусветных вытворцаў новага пакалення лёгкіх камерцыйных грузавікоў масай ад 2,8 да 6 тон (сёння яна якраз з'яўляецца сямействам такіх кампаній і вядучай — па судносках цэны і якасці). Па-другое, увайсці ў тройку буйнейшых пастаўшчыкоў аўтамабіляў. Пакуль што за ГАЗам замацавалася чацвёртае месца. Нарэшце, усе аўтамабілі, што выпускаюцца пад брэндам «ГАЗ», павінны быць анашчаны ўласнымі дызельнымі рухавікамі стандарту «Еўра-4» і «Еўра-5». І, бадай, апошняе: у бліжэйшай будучыні Ніжні будзе забяспечваць аўтазапчасткамі і комплектацыяй уласныя аўтамабілі. Падлісны мэрмардун паміж групай кампаній на будучыню двух заводаў, якія зоймуцца вытворчасцю штампаваных дэталей з металу і пластыка.

Вы пытаецеся, наколькі ўсё гэта рэальна? Рэальна, бо калектывы холдынгу даказалі, што умеюць працаваць. Асноўнае прадпрыемства кампаніі ўжо зараз паставіць прадукцыю ў 30 краін свету, а да 2010 года дзякуючы такой сваёй агрэсіўнай палітыцы зможэ павялічыць экспарт у 2,5 раза.

### 3. Было шэсць дылераў, засталася два

— Цяпер, калі ласка, пра работу калектыву, які вы ўсе гэты 14 з лішнім гадоў узначальваеце.

— Летась мы выйгралі тэндэр і павердзілі права з'яўляцца дылерам ГАЗа. Гэта пачэсна яшчэ і таму, што зараз замест шасці яго дылераў на Беларусі засталася толькі два. Мы таксама выйгралі тэндэры і замацавалі сваю прысутнасць на рынку запасных частак да газавыя тэхнікі. Плануем нарошчваць іх продаж, давесці рэалізацыю да 50 працэнтаў аб'ёмаў рынку.

— Якая статыстыка рэалізацыі газавыя тэхнікі ў зоне вагаша ўплыву?

— Продаж газавыя аўтамабіляў павялічыўся ў Беларусі да чатырох з паловай тысяч машын у год. На 2007 год планы яшчэ большыя — рэалізаваць да пяці тысяч адзінак, у тым ліку «БелГАЗаўтасэрвіс» павінен прадаць больш



«Соболь» ГАЗ-2217.

частку з іх. Прадаём тэхніку як за «жывыя» грошы, так і ў лізінг. Думаем пра стварэнне сумесна з адным з банкаў уласнай лізінгавай кампаніі. Усё робіцца для таго, каб быць зручна кліенту.

— А што зараз вашы асноўныя пакупнікі, Міхаіл Андрэевіч? Раней у іх ліку былі дзяржаўныя прадпрыемствы, калгасы, міліцыя...

— Спектр спажываючых шырокі. Прадстаўлена сельская гаспадарка — сельскія вытворчыя кааператывы з з'яўляюцца пастаяннымі пакупнікамі, асабліва сярэдніх грузавікоў. І яны спажываюць кааператывы, харчова перапрацоўчыя прамысловасць — мясакамбінаты, масларасквашы, малочныя камбінаты. А таксама энергетыкі, дарожнікі, прадпрыемствы сувязі. Па камерцыйных аўтамабілях — найчасцей дзяржаўныя і прыватныя прадпрыемствы, якія займаюцца машыннымі перавозкамі. Індывідуальныя прадпрыемствы, малыя камерцыйныя фірмы. Так што пакупнікоў хапае. Але мы не супраць, калі іх стане і больш.

Мінулы год быў асабліва ўдалым па продажах, і адным з лідараў рынку якраз з'яўлялася сельская гаспадарка. Маглі б больш браць фермеры, але іх саміх пакуль няма. Пагранічныя войскі правялі тэндэр па «Газель» і аўтамабілях высокай праходнасці «Садко», у выніку якая закупілі аўтамабілі прама на ГАЗе. Зараз ідзе выкананне гэтага кантракта.

— Значыць, вашым канкурэнтам стаў сам ГАЗ. Што ж, канкурэнт дастойны. Як,

### Прадстаўляем суразмоўцу

Міхаіл Андрэевіч Супруновіч родом з Калінавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Закончыў БДАТУ (раней — БІМСХ). Працаваў у сістэме «Сельгастэхнікі». На рэспубліканскай базе ў Фаніпалі загадваў аддзелам аўтазапчастак. Пазней займаў адказную пасаду намесніка старшын Аграрнага рэспублікі па механізацыі.

З 1980 па 1983 год знаходзіўся ў службовай камандзіроўцы ў В'етнаме. Там ішо актыўнае ўзвядзенне станцый тэхнічнага абслугоўвання аўтамабіляў, сельскагаспадарчай і будаўнічай тэхнікі, і яго веды спатрабіліся.

Амаль паўтара дзесятка гадоў ўзначальвае «БелГАЗаўтасэрвіс».

Можна сказаць, што знакаміты ГАЗ стаў лёсам не толькі Міхаіла Андрэевіча, але і членаў яго сям'і. Старэйшы сын жыве ў Ніжнім Ноўгарадзе, кіруе гандлёвым прадпры-



емствам, якое займаецца пастаўкай запчастак да газавыя тэхнікі ў Беларусь. Сярэдні таксама пайшоў на слядах бацькі, працуе побач. Работа ў БелГАЗаўтасэрвісе хлопцу падабаецца, і ён збіраецца працягваць сваю спецыяльную адукацыю ў БДАТУ. А вось дацця яшчэ трэба будзе вызначыцца з прафесіяй — у гэтым годзе яна заканчвае сярэднюю школу.

Макс. магутнасць — 150 к.с.  
Час разгону да 100 км/гадз — 11,2 сек.  
Макс. хуткасць — 178 км/гадз  
Расход паліва, л/100 км:  
60 км/гадз — 6,1  
90 км/гадз — 7,8  
120 км/гадз — 10,8



Новая «Волга» з крайслераўскім «сэрцам»

### 4. «Уся газавыя тэхнікі, якую прадаём, прайшла сертыфікацыю ў Беларусі»

— Што вы рэалізуеце ў Беларусі, якія маркі і мадыфікацыі газавыя тэхнікі?

— Сёння ў Беларусі прадаюцца ўсе аўтамабілі, што выпускаюцца ГАЗам. Завод вырабляе даволі шырокую гаму аўтамабіляў. Як я ўжо адзначаў, зараз вельмі папулярныя лёгкія камерцыйныя аўтамабілі — «Газелі», «Собалі». Яны паўсюдна працуюць на маршрутных перавозках, у тым ліку і ў сталіцы Беларусі. Многія камерцыйныя аўтамабілі-фургоні на базе той жа «Газелі», грузавыя аўтамабілі гэтага класа.

Надзвычай папулярныя ў Беларусі аўтамабілі сярэдняй грузападымальнасці — гэта і ГАЗ-3307, і асабліва ГАЗ-3309 з мінскім рухавіком.



Собаль «Рэанімацыя».

Знакаміты «Газон», які яго называлі заўсёды. Карыстаецца попытам новых аўтамабілі «Валдай», таксама з мінскім рухавіком. Дарчы, летась «БелГАЗаўтасэрвіс» больш за іншыя дылераў, якія дзейнічаюць у Расіі і Беларусі, рэалізаваў аўтамабілі сярэдняй грузападымальнасці — ГАЗ-3309 «Валдай». І атрымаў ад галаўнога прадпрыемства ганаровае «Зорку».

— Як складаецца лёс навінак — «Камбатові» і «Тыгра», пра якія мы некалі пісалі?

— Яны выпускаюцца ў невялікай колькасці, як спецыяльныя аўтамабілі.

Варта сказаць, што спецыяльныя аўтамабілі — гэта тая ніша, дзе ГАЗ адчувае сябе да-

волі ўпэўнена. У мінулым годзе завод заняў першае месца ў тэндэры па федэральнай праграме «Здароўе» і паставіў прыкладна сем тысяч аўтамабіляў установам аховы здароўя Расіі: рэанімабілі, машыны інтэнсіўнай тэрапіі і для лінейных медыцынскіх службаў. Усе мадэлі санітарных машын выраблены на базе «Газелі» і «Собалі» і анашчаны сучасным медыцынскім абсталяваннем. Мы таксама гатовы цалкам забяспечыць патрэбнасці ў такой тэхніцы беларускіх медыкаў.

А на шасі «Валдай» гаркаўнае выпусцілі спецыяльныя пажарныя аўтамабілі. Да ведама беларускага МНС: на выставе ў Маскве гэты аўтамабіль быў прызнаны лепшым. Так што гатовы прыняць заказы і гарантуем якасць.

— Што з ізатэрмічнымі фургоначыкамі, Міхаіл Андрэевіч? Раней яны ішлі са «Скрывам», што для постчэрныбальскай Беларусі здавалася дзіўным.

— Для перавозкі прадуктаў харчавання ізатэрмічэ закупляецца ўсё больш і больш. Асабліва ахвотна іх выкарыстоўваюць перапрацоўчыя кампаніі, прадпрыемствы Беларускага і Міністэрства гандлю. Два асноўныя іх вытворцы ў Беларусі на шасі ГАЗа — «Купава» і «Любав» — працуюць з сур'ёзным напружаннем. А шасі ў асноўным паставілі мы.

Варта падкрэсліць, што ўся газавыя прадукцыя, якую рэалізуем, прайшла сертыфікацыю ў нашай краіне, мы без сертыфікацыі не працуем. У Беларусі даволі высокая сертыфікацыйная «плавка», яна нават больш высокая, чым у Расіі, але прадукцыя ГАЗа адпавядае самым жорсткім патрабаванням. Бо завод паспяхова праводзіць палітыку рыстайліна — удасканалення правераных часам аўтамабіляў, паліянення іх спажывецкіх якасцяў.

Новыя машыны, якія ГАЗ паставіць на паток на сваіх заводах у Англіі і Расіі сёлета і ў наступным годзе, забяспечаны, я ўпэўнены, яшчэ большую папулярнасць аўтамабілінаму гіганту на Волзе. І будучы нармальна прадавацца на беларускім рынку.



Беларускія пастаўшчыкі комплектацыі зарэкамендавалі сябе надзейнымі партнёрамі ГАЗа. Валдай з найбольш буйных — Мінскі моторны завод, які дастаўка дынамічна развіваецца, працуе над якасцю сваёй прадукцыі, выпускае ўжо рухавікі, адпавядаючы стандарту «Еўра-3».

ФАКТ		
Вытворчасць аўтамабіляў ААТ «ГАЗ»		
	2005 г.	2006 г.
Легкавыя	каля 52 000	каля 52 000
Камерцыйныя	каля 139 000	каля 161 000
Грузавыя	каля 24 000	каля 27 000
Усяго	каля 215 000	каля 240 000

Генеральны дырэктар вытворчага аб'яднання «Мінскі моторны завод» Міхаіл Іванавіч ЛОБАЧ (у цэнтры) разам з генеральным дырэктарам ВГ ЗАТ «БелГАЗаўтасэрвіс» Міхаілам Андрэевічам СУПРУНОВІЧАМ і дырэктарам ААТ «Мідзіяна» (а гэта другі дылер ГАЗа ў Беларусі) Дзімітрыем Віктаравічам МІШУТАЙ на 3-й міжнароднай спецыялізаванай выставе «АўтаТэкс-2007» ў Мінску.

Мінскія рухавікі стаяць і на гэтых вась «Валдаях» ГАЗ-33104.



### 5. Планаў грамаддзё

— Раскажыце, калі ласка, нашаму чытачу пра сваю сетку сэрвіснага і гандлёвага абслугоўвання, якая дзейнічае ў рэспубліцы. Каб людзі ведалі, куды звяртацца па пакупку ці тэхнічную дапамогу.

— Перш за ўсё гэта сальдная вытворчая база ў Калядзках з буйной станцыяй тэхнічнага абслугоўвання. Акрамя таго, яшчэ чатыры прадпрыемствы працуюць на правах філіялаў «БелГАЗаўтасэрвіса» ў гарадах Калінавічы і Акцябр Гомельскай вобласці, Бяроза і Пінск — Брэсцкай. Усе яны маюць уласныя СТА, склады і магазіны запчастак, і актыўна вядуць продаж і абслугоўванне газавыя тэхнікі. На бліжэйшы час ставіць задачу стварэння нашых даччыных прадпрыемстваў і ў Магілёўскай воб-

— Наколькі мы ведаем, у вас сур'ёзныя праекты па развіццю сэрвісна-збытавой сеткі непасрэдна ў беларускіх сталіцы.

— Сёлета пачынаем будаўніцтва новага корпусу, які значна палепшыць вытворчую сітуацыю на базе ў Калядзках, расшырыць магчымасці па абслугоўванню і ремонту аўтамабіляў. Зараз тут СТА працуе ў доволі напружаным рэжыме — за дзень праз яе праходзіць прыкладна 40 аўтамабіляў. І дарчы будучы новыя вытворчыя участкі, бытавыя памяшканні для персаналу і наведвальнікаў.

Акрамя таго, задумалі будаваць вялікі дзілерскі цэнтр на праспекце Жукава, зараз ажыццяўляецца стварэнне праектавання. Цэнтр ключыць у сябе вялікую выставачную залу новай аўтамабілінавай тэхнікі, яшчэ адну станцыю тэхнічнага абслугоўвання, стаянік і двух узроўняў офіснага памяшкання, куды перабярэцца дырэцыя «БелГАЗаўтасэрвіса».

Такая ўвага да аўтамабілінавай сэрвісу з нашага боку тлумачыцца тым, што як спецыялісты мы перакананыя ў важнасці пастаяннага кваліфікаванага догляду тэхнікі, бо эксплуатацыя яна даволі інтэнсіўная. Можна сказаць і так, што мы адчуваем адказнасць перад сваім кліентам, якому рэалізавалі аўтамабілі, і хочам, каб яны служылі яму доўга і бездакорна. У адрозненне ад вытворцаў іншымарак, мы знаходзімся географічна побач са сваім спажываючым і гатовы суправаджаць працэдурную яго аўтаахвоту столькі, колькі спатрэбіцца. Задача спрашчаецца тым, што газавыя сэрвіс таннейшы, чым рамонт і абслугоўванне імпартных машын, бо больш танная норма-гадзіна пры абслугоўванні і больш танная запчасткі. Яны заўсёды ёсць у поўным аб'ёме.

Важнасць добра наладжанага абслугоўвання можна праілюстраваць на прыкладзе «Газелі». Праверана шматгадовай практыкай: пры грамадзянскай эксплуатацыі, належным доглядзе, пастаянным абслугоўванні на спецыялізаваных станцыях «Газелі» служыць сваіму гаспадару доўга і надзейна. За ўсе гады існавання нашай арганізацыі мы не замянілі ніводнага аўтамабіля па прычыне яго тэхнічнай ненадзейнасці. Зараз з улікам новых магчымасцяў, якія адкрыліся перад заводам з набыццём замежных тэхналогій, пачынаецца распрацоўка яшчэ больш дасканалай мадэлі — «Газель-2», і з цягам часу яна з'явіцца на беларускім рынку. У «Газелі», лічыць спецыялісты, ёсць усе шанцы не толькі захаваць, але і павялічыць сваю долю на рынку Расіі і СНД.

А калі надбайна даглядаць машыну, у тым ліку і гэтую, яна і служыць так будзе. Там, дзе эксплуатацыя аўтамабілі спецыялісты, пытанні няма. Ададчыце ў выпадковыя рукі хоць бы «Мерседэс» — з'явіцца пытанні да «Мерседэса».

Канешне, мы разумеем, што не ўсе нашы пакупнікі могуць наладзіць належны догляд тэхнікі. У гэтай сувязі плануем пашырэнне сэрвісу: збіраемся ініцыяваць ці нават арганізаваць у сябе службы па перавозцы грузаў на горкаўскіх камерцыйных аўтамабілях. Каб нейкае малое прадпрыемства, індывідуальны прадпрыемальнік ці невялікая бюджэтная арганізацыя

магла заказаць аўтамабілі на гадзіну-дзве, заплаціць невялікія грошы і перавезці свой груз. Для гэтага і не абавязкова мець уласны аўтобус ці грузавічок.

— Перадпрадажнае абслугоўванне — таксама ваш клопат?

— І гарантыйнае, і перадпрадажнае абслугоўванне. Гэта абавязковая паслуга кліенту, якая аказваецца бясплатна. Дакладней, яна ўваходзіць у кошт прададзенага аўтамабіля. Калі, скажам, не выконваць перадпрадажнае абслугоўванне, то ўзрасць колькасць зваротаў у гарантыйны перыяд эксплуатацыі. Бо ва ўмовах канвеейнай зборкі на заводзе-гіганце на аперацыю адводзіцца лічаныя секунды, і не магчыма «даіснаць» кожную гаіку. Правапра-



Аўтамабілі (седзельны цягак і паўпрычэп).

ем усе аўтамабілі: мацаванні, работу механізмаў, вузлы і сістэмы, займаемца іх рэгуляроўкай, а пры неабходнасці нават заменамі Перацэпак, дацэпак, рэгуліроўку ажыццяўляюць нашы спецыялісты.

— Традыцыйнае для нашых з вамі сустрэч пытанне: што перашкаджае рабоце?

— Праблемы многія вырашаны, замест іх з'яўляюцца новыя — такія жывыя. З тых праблем, якія мы абмяркоўвалі, захаваўся, на жаль, пяціпрацэнтны падатак на продаж, да яго далася падаць на паслугі і збор за гандаль на тэрыторыі горада Мінска.

Асобна варта сказаць восі пра што. Складася дзіўная для Беларусі сітуацыя: ужо другі год мы знаходзімся не ў роўных умовах з імпарцёрамі, што ўзвозіць у нашу краіну аўтамабілі заходніх імпарцёраў з іншых краін, акрамя Расіі, і якія вызвалены ад падатку на дабаўленага вартасці і акцызных збораў пры ўвозе аўтамабіляў. Магчыма, гэта палітыка прыцягнення замежнай тэхнікі на беларускі рынак. Але ў такім выпадку расійскія вытворцы аўтамабіляў паставілі ў яна горшыя ўмовы. Я лічу, што ўмоў для ўсіх павінны быць аднолькавымі. Яшчэ і таму, што з савецкіх часоў ГАЗ у поўнай ступені быў сумесным расійска-беларускім праектам, многія свае аўтамабілі завод і сёння комплектуе вузламі і арграгатамі з Беларусі, адпаведна і запчастакі таксама. Пастаўка комплектацыі з нашай краіны на ГАЗ разы ў чатыры перавышае паставіць з ГАЗа ў Беларусь. Каго патрэбна падтрымліваць — расійскага вытворца, які дае работу тысячам беларусам, ці вытворца з далёкага замежжа, які ніколі не выкарыстоўваў і не возьме беларускую камплектацыю? Пакуль яна беларуская дзяржава істотна падтрымлівае германскіх, японскіх, амерыканскіх, французскіх і іншых замежных вытворцаў аўтамабіляў. Расійскі аўтапрам — гэта не толькі нашы ўчырашнія сумесныя грошы, гэта і наш сённяшні сумесны капітал.

— Міхаіл Андрэевіч, а ваш калектыў павінен быць дылерам толькі ГАЗа?

— Ды не, гэта мая асабістая пазіцыя. Мая асабістая адданасць ГАЗу. Улічваючы зноў жа, што ГАЗ — дзеціца ўсёй вялікай краіны. Вялікую краіну мы не змаглі захаваць, але засталіся народы, якія яе насялялі, па-ранейшаму звязаныя братнімі сувязямі, зараз у першую чаргу эканамічнымі.

Многія дылерскія цэнтры, якія раней займаліся ГАЗам, зараз займаюцца прасоўваннем на рынку аўтамабіляў іншых марак. Што ж, гэта іх рашэнне. Маё рашэнне іншае. Я займаюся папулярныя газавыя прадукцыі. Хоць мы маем ліцэнзію на тэхнічнае абслугоўванне і рамонт іншымарак і прайшлі адпаведную сертыфікацыю. Але ў нас вельмі многа работ, звязанай з абслугоўваннем аўтамабіляў ГАЗа. Аб'ём продажы і абслугоўвання вялікі, так што не варта распіляць сілы на іншыя брэнды, нам падабаецца наш.

### ПТ ЗАО «БелГАЗавтосервіс» прадае:

- «Волга» ГАЗ-3102. Іспользуецца ў якасстве службовага і асабістага аўтамабіля.
- «Волга» ГАЗ-31105. Іспользуецца ў якасстве службовага і асабістага аўтамабіля.
- «Газель» ГАЗ-2705. Трехместный цельнометаллический фургон. Іспользуецца ў якасстве транспартнага сродка для перавозкі малагабарытных грузав вёсам да 1,5 т.
- «Соболь» ГАЗ-2752. Трехместный цельнометаллический фургон. Іспользуецца ў якасстве транспартнага сродка для перавозкі малагабарытных грузав вёсам да 1,0 т.
- «Соболь» ГАЗ-2217. Цельнометаллический микроавтобус с салоном «люкс-купе» с мягкими диванами для комфортабельных служебных поездок (до 10 человек) и поездов выходного дня.
- «Фермер» ГАЗ-33023. Универсальный бортовой автомобиль с тентом и двоемной кабиной на 6 мест. Іспользуецца службамі ЖКХ, ремонтно-дорожными службамі, сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі, індывідуальнымі прадпрыемствамі для перавозкі людзей і грузаў до 1,5 т.
- «Газель» ГАЗ-3302. Универсальный бортовой автомобиль с тентом и 3-местной кабиной. Іспользуецца службамі ЖКХ, ремонтно-дорожными службамі, сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі, індывідуальнымі прадпрыемствамі для перавозкі людзей і грузаў до 1,5 т.
- «Соболь» ГАЗ-2310. Универсальный бортовой автомобиль с тентом и 3-местной кабиной. Іспользуецца службамі ЖКХ, ремонтно-дорожными службамі, сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі, індывідуальнымі прадпрыемствамі для перавозкі людзей і грузаў до 1,0 т.
- «Газель» 2775. Автомобиль-фургон (изотермический, промтоварный, хлебный) на базе шасси ГАЗ-3302. Для перавозкі пищевых и промтоварных грузов до 1,5 т.
- «Газель» ГАЗ-3221. Цельнометаллический микроавтобус с салоном на 8–13 мест. Іспользуецца ў якасстве маршрутных таксі, а таксама службовага транспарту прадпрыемстваў.
- ГАЗ-3307. Универсальный бензиновый бортовой автомобиль для перавозкі грузаў до 4,5 т.
- ГАЗ-3309. Универсальный дизельный бортовой автомобиль для пер